

СЕМІНІЙ
БІБЛІОТЕКАР
СТУДЕНТИА

РАБОТНИЦА
І СЯЛЯНКА

№ 9 ВЕРАСЕНЬ 1954г.



Раўняйцеся на перадавікоў, таварышы жывёлаводкі!

КОМУНІСТЫЧНАЯ партыя і Совецкі ўрад удзялююць велізарную ўвагу палепшанню жыцця совецкага народа. Партыя і ўрад выпрацавалі праграму круготага ўздыму прамысловасці і сельскай гаспадаркі, праграму стварэння багацця харчавання і ўсіх прадметаў народнага ўжытку.

Адной з рашаючых умоў далейшага палепшання добраўбыту народа з'яўляеца хутчэйшы ўздым жывёлагадоўлі.

Даць краіне ўжо ў гэтым годзе больш мяса, мала-ка, сала, масла—баявая задача працаўнікоў соцыялістычнай сельскай гаспадаркі.

Бадай што ні ў адной галіне сельскай гаспадаркі нашай рэспублікі жанчыны не займаюць такога віднага месца, як у жывёлагадоўлі. Яны працуяць даяркамі і цялятніцамі, свінаркамі і птушніцамі, зоатэхнікамі і загадчыкамі ферм. Ад іх адносін да работы ва многім залежыць выкананне плана росту жывёлагадоўлі і яе прадукцыйнасці ў кожным калгасе і соўгасе.

Жанчыны-жывёлаводкі рэспублікі прымаюць актыўны ўдзел у соцыялістычным спаборніцтве. Многія з іх дабіваюцца выдатных поспехаў у работе.

Так, Ганна Паўловіч — работніца соўгаса «Рось» Ваўкавыскага раёна, ад кожнай каровы замацаванай групой атрымала летась па 6.461 кілограму малака. Сёлета яна абавязалася надаць яшчэ больш—па 7.000 кілограмаў. Словы свае Ганна Паўловіч не кідае на вецер. За 10 месяцаў яна ўжо надаіла па 5.650 кілограмаў малака ад кожнай з 11 кароў і вышла на першае месца сярод даярак рэспублікі.

Як-жа дабілася такога высокага надою малака пра-слáлены майстар жывёлагадоўлі?

Перш за ўсё высокасвядомымі адносінамі да працы і поўным захаваннем правіл зоатэхнікі. Яна пра-вільна арганізавала раздой кароў. Першыя дні пасля ацёлу яна доіць кароў па пяць—шэсць раз у суткі, а праз дзесяць дзён—па чатыры разы. Яе каровы заўсёды добра накормлены і дагледжаны. На ферме — строгі распарадак дня. Тут дакладна разлічана ўсё: і час даення, і кармленне, і прагулкі жывёлы.

У калгасе «Рассвет» Кіраўскага раёна восем даярак трывала захоўваюць першыя месцы ў рэспубліканскім соцыялістычным спаборніцтве. За 10 месяцаў гэтага года Н. Ф. Бяляўская надаіла 3.997 кг малака, Е. І. Шчэрбіч—3.853 кг. Гэта стараннямі жанчын калгас з'яўляеца прыкладным у развіцці жывёлагадоўлі. У мінулым годзе толькі ферма буйней рагатай жывёлы прынесла калгасу 1 мільён 600 тысяч рублёў прыбытку.

«Велізарнае значэнне мае ласкавае абыходжанне з каровамі, — расказвае даярка гэтага калгаса Н. Бяляўская. — Грубыя вокрыкі раздражняюць кароў і не даюць ім магчымасці аддаць усё малако. Даіць сваіх кароў я пачынаю ў строга вызначаны час, прытрымліваючыся чарговасці дойкі. Калі карова прывучана да таго, каб яе дайлі першай, то з яе і пачынаю даенне».

Асабліва цешыць тое, што ў соцыялістычным спаборніцтве, разам з праслаўленымі ўжо майстрамі, добрых вынікаў дабіваюцца ўсё новыя і новыя жывёлаводкі. У гэтым нумары часопіса мы змяшчаем фатографію даяркі калгаса імя Сталіна Васілевіцкага раёна Наталлі Аўдзееўны Купчанка. Як і належыць

комуністу, Наталля Аўдзееўна падае ў работе прыклад усім даяркам калгаса. Па сваёй групе кароў яна за 10 месяцаў надаіла па 1.754 кг малака. Вялікай радасцю для яе з'явілася зацверджанне яе ўдзельнікам Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі. «Абавязкова пастараюся, — гаворыць яна, — выкарыстаць у сваім калгасе ўсё лепшае, што ўбачу на выстаўцы».

Вядома, якое вялікае значэнне мае для ўздыму грамадскай жывёлагадоўлі нарыхтоўка поўнацэнных кармоў: сена, сіласу, карняплодаў. Жанчыны, якія працуяць на фермах, не могуць стаяць у баку ад гэтай важнейшай справы. Актыўны ўдзел у нарыхтоўках кармоў для грамадской жывёлы павінны прыняць усе калгасніцы, бо ад гэтага ва многім залежыць іх добраўбыт.

Рост грамадской жывёлагадоўлі і яе прадукцыйнасці няўхільна павышае прыбыткі калгасаў і калгаснікаў. У калгасе імя Гастэлы Мінскага раёна ўсе калгаснікі атрымалі нядаўна па 5 рублёў авансам на кожны выпрацаваны сёлета працадзень. Грашовыя прыбыткі калгаса намнога выраслі ад рэалізацыі прадуктаў жывёлагадоўлі. Даярка Зінаіда Ланеўская атрымала авансам 2.190 рублёў.

Наша рэспубліка павінна заняць адно з вядучых месцаў у галіне гадоўлі і адкорму свіней. І на гэтым важнейшым участку ёсць нямала жанчын, якія любяць сваю справу.

Добрых вынікаў дабіўся соўгас «Добрушскі», якім кіруе комуністка Мар'я Дэміతрыеўна Растваргева. Работніцы соўгаса змагаюцца за тое, каб выгадаваць ад кожнай свінаматкі па 20 парасят і здаць на кожную свінаматку не менш 28 цэнтнераў свініны. Некаторыя работніцы соўгаса перавысілі ўжо гэтыя паказчыкі. Свінарка Ганна Набок за год выгадавала ад кожнай свінаматкі па 24 парасяці, а Антаніна Шутава дабілася ад 100 свіней, пастаўленых на адкорм, па 520 грамаў сярэднесутачнай прыважкі на кожную галаву. Соўгас у цэлым і 12 перадавых жывёлаводаў з'яўляеца ўдзельнікамі Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі.

На жаль, ва многіх калгасах і соўгасах рэспублікі жывёлагадоўлі ўсё яшчэ не ўдзяляеца належная ўвага. Хіба не пра гэта гаворыць той факт, што ў Чырвонапольскім, Крывіцкім, Касцюковіцкім і Хоцімскім раёнах удой на фуражную карову за 10 месяцаў складае крыху больш 400 кг малака.

Гаспадарчы год у жывёлагадоўлі хутка заканчваецца. Справа гонару ўсіх жывёлаводаў — дастойна завяршыць яго.

Таварышы жывёлаводкі! Павялічвайце рады перадавікоў соцыялістычнага спаборніцства за магутны ўздым грамадской жывёлагадоўлі, раўняйцеся ў работе на лепшых даярак, свінарак, цялятніц, птушніц. Прыкладзіце ўсе сілы, каб стварыць у кожным калгасе і соўгасе багатыя запасы высокаякасных кармоў, забяспечыць сытую і цёплую зімоўку жывёле. Настойліва авалодзвайце зоатэхнічнымі ведамі. Няхай клапатлівы жаночы дагляд за жывёлай дапаможа выкананць рагэнні партыі і ўрада па пытаннях сельскай гаспадаркі. Няхай будзе створана для кожнага совецкага чалавека, для наших дзяцей багацце мяса, малака і іншых прадуктаў жывёлагадоўлі.

На здымку: даярка калгаса імя Сталіна Васілевіцкага раёна Н. А. Купчанка.

Фото В. Лупейкі (Фотахроніка БелТА).

РАБОТНІЦА і СЯЛЯНКА

Пролетары ўсіх краін, еднайцеся!
ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ
ГОД ВЫДАННЯ
ТРЫЦЦАТЫ

№ 9

ВЕРАСЕНЬ 1954

Государственная
БИБЛИОТЕКА
СССР
им. В. И. Ленина

5031
11-55
8035



АКАДЕМІЯ УСЕНАРОДНАГА ВОШЫТУ

1. Сустрэчы

ГУБЛЯЮЦЦА ў грукаце колаў апошнія гукі развітальнага маршу.

Далёка ззаду застаецца Мінскі вакзал. Мільгаюць за вокнамі белы будынкі нашага Трактараграда.

Ідзем у Москву, на Усесаюзную сельскагаспадарчую выстаўку!

Дарога немалая, і нам хапае часу для складання планаў: з кім павінны сустрэцца, што ў першую чаргу паглядзець, аб чым пісаць...

І вось на другі дзень а пятай гадзіне раніцы мы ў Москве.

На пероне Беларускага вакзала ўдзельнікаў выстаўкі і экскурсантаў сустракаюць спецыяльныя ўпраўнаважаныя. Ідзем афармляць дакументы і ў залі чакання сустракаем сваіх старых і новых знаёмых. Тут даярка Соня Машлякевіч з калгаса «Сцяг комунізма» Давід-Гарадоцкага раёна, ільнаводка Мар'я Лазука з калгаса «Зара комунізма» Любчанска га раёна, калгасны аграном з Піншчыны Маруся Рысавец, брыгадзір з калгаса «1 Мая» Карэліцкага раёна Якаў Дзімітравіч Траско...

Нягледзячы на ранні час, маскоўскія вуліцы ўжо многалюдныя. І наша дэлегацыя прадбачліва стараецца вельмі не расцягвацца і трymацца адзін аднаго.

— Ой, хоць-бы не заблудзіць часам у Москве, — непакоіцца даярка Галя з Гродзеншчыны. Яна ўпершыню за свае дзвеятнацца год у такім далёкім падарожжы.


— Язык Кіева дапытае, — паважна супакойвае Галю баявая вострая на слова Соня Машлякевіч. — На кожнай вуліцы міліцыянер. Заблудзіш — пакажа дорогу.

— Не за граніцай, не прападзем, — разважліва

Дзвесце сем гектараў займае Усесаюзная сельскагаспадарчая выстаўка. На гэтай тэрыторыі пабудавана больш 300 павільёнаў і розных збудаванняў.

На здымку: плошча Калгасаў.

Фото Г. Бегуна
(Фотахроніка БелТА).



Чароўнае ўражанне пакідае фантан «Дружба народаў» вечарам, калі над плошчай загараюцца мяккія электрычныя агні. Мільёнамі яркіх зорак дробяцца ў паветры срэбныя струмені, магутнымі каскадамі падаюць яны ўніз, абсыпаючы срэбранымі пылам залатыя статуі сясцёр-прыгожунь — уласабленне брацкіх рэспублік.


Фото М. Мінковіча.

заўважае Якаў Дзімітрыевіч. — Гэта мой бацька-нябожчык расказваў, як калісьці паехаў у Амерыку за работкаў ды шчасця шукаць, вось дзе нацярпейся! Заехаў у Н'ю-Йорк — горад-жа страшэнна які вялікі! Паспрабуй, разбярыся ў ім, а спытаць няма каго. Ні ты людзей, ні людзі цябе не разумеюць. Дый якая каму да цябе справа? И вось бацька мой заўсёды на сіў у кішэні кавалачак крэйды. Дзе хадзіў — дамы памячаў, каб не заблудзіцца...

Моладзь слухае брыгадзіра і бесклапотна смеецца. Адкуль ёй, шчаслівай, зразумець тыя даўнія пошуки шчасця простым беларускім мужыком у чужой і далёкай Амерыцы?

— І ты, Галя, разжывіся крэйдай на ўсякі выпадак, — не можа сцярпець жартаваніца Соня.

— У Москве, галубка, што дома: свае людзі, не дадуць заблудзіць, — чамусьці да Соні, а не да Галі павучальна звяртаецца стары брыгадзір. — Даўно я марыў у Москве пабываць. Шэсцьдзесят восем



гадоў на свеце пражыў, дзве вайны праваяваў, розныя гарады бачыў, а вось Москву не давялося...

У твары і рухах Якава Траско зайдзросная маладжавасць. Ён працуе брыгадзірам паляводчай брыгады з дня арганізацыі калгаса «Першае мая». Яго брыгада выбрала летась па 225 цэнтнераў бульбы з гектара. І сёлета брыгадзір не экспурсант, а ўдзельнік выстаўкі.

— Вось, скажам, вы абедзве даяркі, — звяртаецца ён да Соні і Галі, — па выстаўцы не хадзіце, паклаўши рукі ў кішэні. Уважліва прыглядайся кожная да ўсяго, што табе і калгасу твайму трэба, і запішы ў спытак. А дамоў прыехала — адчытайся праўленню, а яшчэ лепш — агульному сходу. Раскажы, што на выстаўцы бачыла, чаму навучылася і патрабуй ад свайго начальства таго, чым само яно не здагадваецца табе дапамагчы.

— Ой, дзядзька, дайце мне толькі да выстаўкі добрацца, — папрасцецку абяцае Соня, — я ўжо там нічога не праміну. Перш-на-перш па стараюся ўбачыць украінскую даярку Еўдакію Кірчэнка, каб дазнацца, чаму ў яе лепшыя поспехі, чым у мяне. І няхай толькі пераканаюся, як вы кажаце, дзядзька, што ў нашым калгасе не ствараюць даяркам такіх умоў, якія мае яна, то начальства наша не рада будзе сустрэцацца са мной. На агульным сходзе так і скажу: «Стварайце ўмовы. Я таксама хачу дабіцца права паказаць на наступны год сваіх кароў на выстаўцы!»

І Соня Машлякевіч акідае ўсіх нас тым незалежным і дзерзкаватым поглядам, які яскравей слоў кажа, што ўжо хто-хто, а яна свайго даб'еца.

Соня пры панская Польшчы батрачыла. За грош яшчэ дзіцем ад зары да зары гнула на панском полі спіну. Так-бы і звекавала ў наймітках, застаўшыся пасля смерці маці старэйшай з усіх чатырох дзяцей-сірот... Потым прышла совецкая ўлада. А пасля Вялікай Айчыннай вайны арганізаваўся калгас. Бацька чакаў людзей: «Няхай гаспадары першыя прыклад пакажуць. Нам, беднякам, няма чаго вытыкацца наперад». Але самаўпраўная дачка не паслуходзіла. Навошта я буду чакаць некага? Няхай з мяне прыклад бяруць, — і першай падала заяву.

Аднак не гладкая сцежка вяла Соню да поспехаў, не адразу аўтарытэт і павагу ў землякоў яна заслужыла. Здараліся памылкі і выбойны на шляху. Прыйходзілася працаўца не толькі ў калектыве, але і ў сваіх харкторы шліфаваць рысы калектывіста.

У мінулым годзе Соня Машлякевіч надаіла па 3092 літры ад кожнай з даручаных ёй кароў. А сёлета ўжо на першае жніўня кожная з яе восьмі кароў дала па 3035 літраў малака.

Пад руку з Соняй ідзе светлаволосая сінявокая Маруся Рысавец. Ёй усяго дваццаць другі год. Два гады назад яна скончыла Горацкі сельскагаспадарчы тэхнікум і прыехала на Піншчыну аграномам. З яе прыходам калгаснікі засадзілі свой першы сад мічуринскіх гатункаў. І вось аграном — ініцыятар гэтага высокароднага пачыну — прыехала ўдзельнікам выстаўкі.

Цікавым сустрэчам у Москве канца няма.


* * *

Дзвесце сем гектараў займае Усесаюзная сельскагаспадарчая выстаўка. На вялікай плошчы Калгасаў размясціліся палацы — павільёны саюзных рэспублік, краёў, абласцей.

...Галоўны ўваход. Грандыёзная арка, над якой узвышаецца скульптурная эмблема выстаўкі — калгасніца і трактарыст з узнятym угору цяжкім снопом пшаніцы. Адсюль адкрываецца від на Галоўны павільён Саюза ССР. Трох'ярусны будынак напамінае знаёмае ўсім ленінградскае Адміралцейства. У блакіт нябёсаў высока ўзнялася залатая зорка.

На алеі, што вядзе ад Галоўнага павільёна, зсяюць на сонцы чатырнаццаць фантанаў (па сем з кожнага боку), утвараючы каланаду. Струмені вады б'юць на чатырохметровую вышыню.

Людская плынь уліваецца ў гасцінна раскрытыя дзвёры Галоўнага павільёна. Людзі аглядаюць бағаці сваёй зямлі, сваёй краіны. Па аднаму, групамі, цэлымі дэлегацыямі расходзяцца па ўсіх павільёнах.



Павільён «Механізацыя і электрыфікацыя сельской гаспадаркі», адзін з буйнейшых на выстаўцы, пабудаваны з граніту, сталі і шкла, займае 18.000 квадратных метраў. У яго 26 залах, на 12 адкрытых пляцоўках і на тэрыторыі МТС дэманструюцца 1.200 айчынных машын. Заводы паказваюць трактары пятнаццаці розных марак, 156 глебаапрацоўчых прылад, 219 пасяўных і пасадачных і 204 уборачных машыны, а таксама шмат іншай тэхнікі.

Фото М. Мінковіча.

Цудоўны халаднаваты мармур калон Эстонскага павільёна, маляўнічы порцік павільёна Латвіі, лёгкім і стройным здаецца павільён Грузіі...

Золатам адлівае на сонцы шпіль Украінскага павільёна, падобнага на вялікі, багаты сноп каласоў.

Налева беларужовым Крэмлем стаіць павільён цэнтральных абласцей Расійскай Федэрациі. Правей — павільён Маскоўскай вобласці, які напамінае Спаскую вежу. Далей — велічны, ва ўсходнім стылі, казачна прыгожы павільён Узбекскай ССР. За ім — масіўны, аддзеланы дубам павільён Карэла-Фінскай ССР. А там — павільён Урала, Сібіры...

Адразу за плошчай Калгасаў адкрываецца плошча Механізацыі, дзе знаходзіцца адзін з важнейшых павільёнаў выстаўкі — «Механізацыя і электрыфікацыя сельской гаспадаркі», павільёны Збоўжа, Земляробства, Соўгасаў...

Уесь зашклёны павільён Механізацыі адкрываецца высокай аркай, падтрыманай вежамі. У канцы павільёна велізарная зала, увенчаная купалам вышынёй у 60 метраў. Асабліва цудоўна выглядае ён увечары, уесь заліты святлом, падпяразаны агністымі паясамі.

Управа ад плошчы Механізацыі — розныя жывёлагадоўчыя пабудовы, пруд, павільён Рыбагадоўлі з велізарным акварыумам пры ўваходзе, павільён Палівання і зверагадоўлі, бабровы запаведнік. Усё гэта казачна прыгожа і пакідае чароўнае ўражанне.

...Адразу пасля адкрыцця выстаўкі ідзем знаёміца з лаўрэатам Сталінскай прэміі, дэпутатам Вярхоўнага Совета СССР знатнай валагодскай свінаркай Александрай Люсковай.

Александра Еўгеньеўна сустракае нас, беларусаў, як старых знаёмых. З беларускай свінаркай Магдаленай Жук у яе не толькі перапіска. Яна і ў госці прыязджала да Магдалены, каб падзяліцца вопытам. На сваёй ферме яна вывела высокапрадукцыйных свіней. Кожная свінаматка (з прыплодам) дае за год не менш пяці тысяч кілограмаў мяса. У мінульым годзе калгас «Будзёнавец», дзе загадчыкам свінафермы працуе Люскова, атрымаў ад кожнай свінаматкі па 23 парысяці. А свіння «Юнка» прынесла 28.

У Александры Еўгеньеўны жывы, выразны твар, прыемная окаючая гаворка. Вакол яе збираецца вялікі натоўп наведвальнікаў. Стаем, дзівімся, захапляемся і мы.

Але на выстаўцы столькі здзіўляючага і захапляючага, што доўга заставацца на адным месцы нельга.

На 40 гектарах раскінуўся жывёлаводчы гарадок. Дзесяткі тыповых капітальных ферм добра абсталіваны і поўнасцю механизаваны.

У павільёне буйнай рагатай жывёлы прысутнічаем на сустрэчы нашай Соні Машлякевіч з украінскай даяркай Кірычэнка (калгас «Большэвік» Чэркаскай вобласці). Ідзем туды, дзе стаяць яе чатыры прыгажуні сіменталкі. Не пераўялічваючы, мы проста жа-

хаемся, чытаючы таблічкі. Карова «Юначка» мае атэстат першай ступені. Тлустасць яе малака 4,08 працэнта. У мінульым годзе за лактацыю яна дала 10.191 кілограм малака, што роўна 355 кілограм масла!

— Я ўсё павінна пераняць у Кірычэнка: і кармленне, і рацыёны, і метад раздою... — гаворыць у роздуме Соня.

Далейшы наш шлях ляжыць да павільёнаў саюзных рэспублік.

Раптам з бакавой алеі праста на нас, ззяючы залатымі зоркамі, ордэнамі і дэпутацкімі значкамі, выходзяць нашия беларускія герайні: Праскоўя Калода, Ганна Гарэцкая, Еўдакія Кухарава, Вольга Клім.

І, слова гонару, здаецца: шыкоўнёушых і прыгажэйшых жанок на ўсёй выстаўцы не стрэнеш!

2. Беларускі павільён

Яго адразу пазнаеш па залочанай скульптуры калгасніцы са снапом і вянком палявых кветак, якая выдзяляеца на блакіце неба, як сімвал герайчнай працы беларускага калгаснага сялянства. Ніжэй па даху яе абступілі скульптурныя группы: воіна Савецкай Арміі, партызана, рабочага і калгасніцы. Па фасаду — масіўныя колоны, па якіх нібы вышыт беларускі арнамент, малаяўнічая фрэска, якая расказвае аб працы, мастацтве і адпачынку працоўных Беларускай ССР. У нішах уваходных дзвярэй —

У 76 павільёнах аформлена 3.705 стэндаў, якія раскрываюць перадавы вопыт лепшых гаспадараў — удзельнікаў выстаўкі. Афармленне залаў дапаўняюць 322 малаяўнічыя пано і карціны, 46 дыярам і панарам. На выстаўцы працавалі 4.200 мастакоў, скульптараў, графікаў і афарміцеляў.

На здымку: экспкурсанты Глыбоцкага раёна аглядаюць экспанаты соўгаса «Брылёва» ў павільёне Беларускай ССР.

Фото Г. Бегуна
(Фотахроніка БелТА).





Вось на ступеньках поўкруглага порціка павільёна Беларускай ССР, калія калон з каліяровай маёлікай і нацыянальным беларускім арнаментам, абліся і як родныя расцілаваліся дзве немаладыя жанчыны з залатымі зоркамі Героя Соцыялістычнай

Працы на грудзях.

Хто яны, гэтыя жанчыны, чые твары зязюць такой радасцю? Адна — беларуская калгасніца Праскоўя Лазараўна Калола, другая — Пелагея Іванаўна Ражнова, брыгадзір-табакавод калгаса

імя Калініна Ялцінскага раёна Украінскай ССР.

Герайні ўпершыню пазнаёміліся ў красавіку гэтага года ў Маскве, дзе яны прымалі ўдзел у работе Усесаюзнага таварыства па распаўсюджванню палітычных і навуковых ведаў. І зараз, спатканаўшыся зноў, яны шчыра ўзрадаваліся і доўга

гутарылі пра сваё жыццё і работу.

Фото Л. Эйдзіна.

скульптуры адважнага Нікалая Гастэлі і легендарнага Канстанціна Заслонава.

Урачыста выглядае ўступная зала ў матавым бліску мармуровых калон. Тут у беглых, кароткіх, але яркіх рысах расказана, як наша Беларусь з некалі адсталай царской ускраіны ператварылася ў перадавую індустрыяльна-калгасную соцывілістычную рэспубліку. У залі асноўных галін сельскай гаспадаркі глыбока адлюстраваны дасягненні перадавых калгасаў, вопыт наватараў па вытворчасці лёну, бульбы, канапель, збожжа і кармавых культур.

На вялікім пано мы бачым межанізаўную ўборку сеяных траў. Ніжэй паказана работа перадавой у рэспубліцы Брагінскай МТС. Далей ідуць стэнды са снапамі збожжа, лёну, канапель, шаўкавістага валакна і абазвязкова — з калонамі лічбаў. У іх — вынік вялікай працы перадавых людзей калгасаў, машынна-трактарных станцый, навукі. Яны гавораць пра вялікія ўраджаі, высокія надоі, багатыя працадні, мільённыя прыбылкі калгасаў.

Вось маладая дзяўчына, як відаць, аграном, старанна запісвае даныя аб работе Брагінскай МТС. А яны сапраўды за слухоўваюць увагі. Машынна-трактарная станцыя ў восемнаццаці калгасах апрацоўвае больш дваццаці тысяч гектараў зямлі. Яе калгасы з усёй плошчы пасеваў азімай пшаніцы атрымалі па 18 цэнтнераў з гектара.

Экскурсавод звяртае ўвагу сваіх слухачоў на стэнд, дзе выдзяляюцца высокія снапы цяжкіх пшанічных каласоў, перацягнутыя слуцкім поясам.

— Гэта пшаніца, — гаворыць ён, — вырашчана пад кіраўніцтвам агранома Т. І. Цімашчэнкавай у калгасе «Шлях да комунізма». Вось яе партрэт.

На нас глядзіць твар маладой жанчыны, чые веды і вопыт дапамаглі калгаснікам сабраць па 22 цэнтнёры азімай пшаніцы з плошчы ў 60 гектараў.

А вось стэнды Глыбоцкага раёна Маладзечанскай вобласці — аднаго з перадавых ільнаводчых раёнаў рэспублікі. Калгас імя Молатава атрымаў высокі ўраджай: па 6 ц ільнонасення і па 4,7 ц ільновалакна з гектара на плошчы ў 140 гектараў! На сцяне — партрэт звенявой Яніны Васіленак. Яна атрымала з гектара па 8,2 ц насення і па 5 ц валакна. Вось снапы вырашчанага ёю лёну, мяшкі з буйным насеннем, пучкі доўгага шаўкавістага валакна.

— Цудоўны лянок, — гаворыць з захапленнем Ганна Гарэцкая, знатная ільнаводка з Расон, — і я сёлета мяркую нядрэнны ўраджай зняць, але насення больш шасці цэнтнераў не збяру, — з жалем дадае яна.

Ільнаводства — важнейшая галіна сельскай гаспадаркі Беларускай ССР. На пярэднім плане дыярамы — поле даспелага лёну, які ўбіраецца ільно-камбайнам. На стэлажах прасушваюцца галоўкі ачансага камбайнам лёну. Там, дзе праішла машына, пасталі ў шэрагі снапкі. Над дыярамай — экран, на якім дэманструеца фільм аб працы ільнаводаў дарэволюцыйнай Беларусі і аб поспехах нашых, совецкіх калгаснікаў. Тут зайдёды шмат народу. Перад гледачамі паяўляеца поле квітнеючага лёну. Затым паказваеца даспелы лён, работа ільнотрапальнага агрэгата «ТЛ-40», апрацоўка сыравіны на заводзе.

Многім з прысутных вядома Вольга Клім — звенявая калгаса імя Калініна Нясвіжскага раёна. Калонка лічбаў гаворыць, што яе звяно сабрала па 7,7 ц ільнонасення і па 11,1 ц ільновалакна з гектара на плошчы ў 9 гектараў. Зараз яна, як удзельнік выстаўкі, знаходзіцца ў залі. Да яе звяртае экспуравод:

— Вольга Канстанцінаўна, раскажыце, як вы вырасцілі такі лянок?

Скромная жанчына са значком дэпутата Вярховага Совета Саюза ССР расказвае, як рыхтует глебу пад лён, як сочыць за пасевамі. Многія з прысутных вядуць запісы. Сярод іх знатная ільнаводка Украіні.



Спецыялісты сельскай гаспадаркі Карэйскай Народной Дэмакратычнай Рэспублікі аглядаюць экспанаты ў павільёне Беларускай ССР.

Фото Г. Вегуна
(Фотахроніка БелТА).

ны, Герой Соціялістичнай Працы М. І. Осіпенка — звеннявая калгаса «Новы шлях» Чэрнігаўскага раёна.

На выстаўцы такія выступленні не дзіва. Многім з перадавікоў сельскай гаспадаркі, прыбышым сюды, прыходзіцца выступаць з дакладамі, тлумачэннямі. Выстаўка стала шырокай усенароднай школай перадавога вопыту.

Падоўгу спыняюцца наведвальнікі перад стэндам калгаса «Комінтэрн» Магілёўскага раёна. Калгас з плошчы ў 323 гектары сабраў летась амаль па 20 ц азімага жыта, дабіўся багатага ўраджаю агуркоў, шматгадовых траў. З гектара гародніны атрымана па восем тысяч рублёў прыбытку. Агратэхнікай калгаса кіравала аграном М. М. Жураўская — удзельніца выстаўкі.

У народнай гаспадарцы рэспублікі вялікае значэнне мае бульба. У нас выведзены дасканалыя гатункі ракаўстойлівай бульбы, з года ў год расце ўраджайнасць гэтай культуры. У соўгасе «Ведрыч» Гомельскай вобласці атрымана па 259 ц бульбы з гектара, а на насенных участках — па 324 ц.

Не менш важнай культурай з'яўляюцца цукровыя буракі. У рэспубліцы створана цукровая прамысловасць на ўласнай сырарні. Летась калгасы рэспублікі мелі каля 15 мільёнаў рублёў прыбытку ад цукровых буракоў. Буракаводы атрымалі шмат цукру, жому, грошай.

У перадавым па рэспубліцы буракаводчым калгасе імя Сталіна (Берастовіцкі раён Гродзенскай вобласці) лепшыя буракаводы С. І.

Савонь і М. І. Каленка сабралі па 350 ц буракоў з гектара.

Стэндам зацікаўлася знатная буракаводка Украіны двойчы Герой Соціялістичнай Працы Сцяпаніда Дземідаўна Віштак (калгас імя Леніна Хмельніцкай вобласці). Разглядаючы буйныя сакавітыя буракі, яна заўважыла:

— Буракі добрыя, але ў мяне ёсьць буйнейшыя.

Памаўчаўшы, яна раптам спытала:

— А як вы павышаецце цукрыстасць буракоў?

Аказалася, што беларускія буракаводкі карыстаюцца метадам Віштак...

Беларускія калгасы адваёўваюць у балот сотні гектараў зямлі і з кожным годам багацеюць.

На дыяраме паказаны нашы зямельныя топкія балоты, пакрытыя жорсткай асакой, купінамі чахлага хмызняку. Па грэблі на худым коніку прабіраецца селянін. Яны абодва вязнудць у дрыгве. Але вось на экране, што знаходзіцца над дыярами,

май, паказваецца магутны экскаватор, які пракладае асуналную магістраль, лёгка з карэннем вырываючы дрэвы.

— Ну і сілішча! — захапляеца нехта з гледачоў.

На асушеных тарфяніках добра родзяць каноплі. Калгас імя Молатава (Целяханскі раён Брэсцкай вобласці) сее каноплі на 40 гектарах асушеных зямель. Летась з гектара сабрана па 9,2 ц валакна. Звяно дэпутата Вяроўнага Совета ССР А. Я. Куратнік атрымала па 13,3 ц валакна.

Еўдакія Арцёмаўна Кухарава, якая ходзіць разам з намі, уся падалася наперад, калі заўважыла высацэнныя снапы канапель.

— Яны, бадай, удвая вышэй за мяне. Добрыя каноплі! — гаворыць яна. — У мяне летась таксама каноплі ўрадзілі ў вышыню каля двух метраў.

Уесь час шмат народу каля стэндаў калгаса «Рассвет» Кіраўскага раёна. Гэта буйная шматгалінавая гаспадарка. Зверху стэнда — партрэты старшыні калгаса К. П. Арлоўскага, загадчыка жывёлагадоўчай фермы І. Т. Шамецька, даярак Е. І. Шчэрбіч і М. Н. Юшкевіч, свінарак А. П. Бяляўскай і В. С. Рублеўскай, загадчыка свінагадоўчай фермы В. А. Беляўскага.

Гэта цвет калгаса, яго лепшыя людзі, якія самадданаю працай прымнажаюць яго багацце.

У мінулым годзе прыбытак калгаса склаў больш 10 мільёнаў рублёў.

Экскурсанты з Браншчыны і Туркменіі, з Украіны і Волагды, з Сібіры і Прыбалтыкі хоҷаўць ведаць, як калгас прыйшоў да такога багацця. Яны старанна вывучаюць кармавую базу калгаса, схему зялёнага канвеера. Многія перапісваюць дзённыя рацыёны для адкормных свіней, дойных кароў.

Вялікае месца ў эканоміцы калгаса займае лён, які даў летась больш шасці мільёнаў прыбытку.

Асобны стэнд займае зверасоўгас «Беларускі» Маладзечанскай вобласці, дзе разводзяцца срабрыста-чорныя лісы, норкі, гарнастай. Соўгас здаў дзяржаве 3.194 шкуркі ліс і 3.977 шкурак норкі.

Заключная частка павільёна адведзена паказу дасягненню Беларускай ССР у галіне культуры і народнай творчасці.

Акрамя гэтага павільёна, дасягненні калгасаў Беларусі паказаны і ў іншых павільёнах: Механізацыі, Зборжжа, Земляробства, Лёну і канапель, Торфу, Бульбы і гародніны...

Багата беларуская зямля!

А. ВАСІЛЕВІЧ,
Н. ПІГУЗАВА.



Далёка за межамі Гродзенскай вобласці ідзе слава аб знатнай даярцы соўгаса «Рось» Ганне Паўловіч. К 1 жніўню 1954 г. яна надаіла па 5.650 кг. малака ад каровы. За поспехі ў працы Паўловіч прадстаўлена на Усесаюзнай сельскагаспадарчую выставу.

На здымку: Ганна Паўловіч.

Фото А. Перакона (Фотахроніка БелТА)

На берагах Гарыні

БЫСТРАЯ горная рака Гарынь, што нясе свае воды з Карпат, раз-по-раз поўніцца гукамі пароходаў і цеплаходаў, паміж якімі важна шнуруюць катэры і плоскадонныя палескія лодкі. Увечары малюнічыя берагі расквечаюцца электрычнымі ліхтарамі, бакенамі, уздень з пясчаных круч глядзяцца ў воду на дзіва прыгожыя вянцы чырвонай каліны.

Недалёка ад берагу, за сакавітым выганам, раскінулася сяло Туры. Будынак школы, заняты на летні час дзіцячымі яслямі, магазіны, хата-читальня сталі ўжо звыклымі для тутэйшых жыхароў. На прысядзібных участках—фруктовыя сады. Ля кожнага дома радыёантэна. Пасярод сяла—у цэнтры калгаса—вялікі новы дом пад чарапічным дахам. Там праўленне калгаса і лабараторыя сортадаследчага ўчастка.

Калгас «17 верасня», як і многія калгасы гэтага раёна, з'яўляецца ўдзельнікам Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі. Іду́чы ў праўленне, мы міжвольна затрымліваемся. Навакол, як вокам сягнуць, раскінулася гладкая, нібы стол, раўніна. Адсюль усё відаць, як на далоні. Управа ад сяла пасталі ў шэрагі вялізныя сцірты збожжа, утвараючы цэльяя кварталы незвычайнага хлебнага горада. Далей узвышаецца электарстанцыя і воданапорная вежа з артэзіянскім калодзежам, новая каменная цяпліца, пажарная вышка, малачарня і іншыя дабротныя гаспадарчыя пабудовы.

Велізарную тэрыторию займае жывёлагадоўчая ферма. У сътых конях і каровах, у кірпачных укомленых падсвінках — ва ўсім тут адчуваецца поўны дастатак. Карабёнкі, аўчарні, свінарнікі зроблены ў асноўным з саману, атынкаваны і пабелены. У сярэдзіне чиста, прасторна. Даляркі ў белых халатах спалосквяць вёдры, муюць руکі.

Аграном Васіль Барысавіч Бялкоў, які загадвае сортадаследчым участкам, запрашае нас глянуць на запасы збожжа. Залітая электрыкай засекі ўжо да краёў запоўнены хлебам. З залатым ад-



Пры панская Польшча ў вёсках Туры і Хорск было толькі 2–3 веласіпеды. Зараз амаль у кожным доме ёсьць веласіпед, многія калгаснікі маюць швейные машыны, матацикли, радыё, патэфоны.
На здымку: калгасная моладзь на прагулцы, на пярэднім плане (злева) настаўніца Турскай пачатковай школы Алена Кудрачова і сакратар комсомольскай організацыі калгаса «17 верасня» Ефрасіння Сідарэнка.

Фото І. Стэца.

лівам зерне надзіва буйнае, мучністое.

— Намалацілі з адных участкаў па 20, з іншых па 30 цэнтнераў жыта з гектара і амаль столькі-ж пшаніцы, — расказвае Васіль Барысавіч.

Сухарлявы, але спрытны Ігнат Трухановіч, ветэрэн руска-японскай вайны, уступае ў гутарку:

— Недачуў я, Барысавіч, прашто кажаш. Калі пра камбайн, слоў няма — важная машына. Калі-ж пра пшанічку, то мне да спадобы вось гэтая...

Дзед падносіць да вачэй жмень-


ку буйнай пшаніцы і разглядае яе на далоні, пакрытай бугрыстымі жыламі.

— А памятаеш, як ты спрачаўся са мной? — амаль крычыць да дзеда аграном, і энергічны скучысты твар яго залівае ўсмешка.

Усміхаецца ў адказ і дзед.

— А было, сынку, усяго бы... Цёмныя-ж мы былі, непісменныя. Даўней, пры панах, так і казалі пра нас: «Паляшукі — не чалавекі».

Зайважкуюшы, што мы прыглядаемся пільна да дзедавых рук, аграном кажа яму:



Зінаіда Вішневецкая з дочкамі Людай і Святланай пасля працоўнага дня слухае патэфон.

Фото І. Стэца.

— Бачыш, дзед, як прыезджыя на пальцы твае заглядзеліся? Ды ты не хавай іх, а лепш раскажы, чаму яны пакурчыліся. Ці не ў калгасе ператрудзіў?

— Праца чалавека корміць... Без працы і каласка не збярэш, — ухіліста пачаў дзед. — Ды што пра гэта ведае наша моладзь? Хай сабе тыя-ж сыны мае. Сеў на трактар ці на камбайн — і круці руль. З гэтага рук не навярэдзіш. А ты сваіх поўгектара зямлі апрацуй, як я за Польшчай!.. Ды паспрабуй да-біцца яе.

Памаўчаўшы, дзед працягваў: — Дык вось, значыць, вярнуўся я з вайны і задумаў зямелькі разжыцца. Іду да пана, паклоны б'ю, ма-люся. Расчуліў. И загадаў мне пан за тое дзесяць гектараў сваёй, пан-ской, зямлі выкарчаваць.

— Гэта за поўгектара?

— Але-ж. А карчы во — абе-руч не возьмеш, ды ўсё больш дубовыя. А тут яшчэ пасека — пчо-лы вакол цябе ўюцца. Не-не ды і джыгане каторая — успухнеш. А тэхніка якая была? Адна сошка...

— Табе-б, дзеду, бульдозер!

— Уга! Ды я-б на ім не то што дзесяць, а сотню гектараў пад абе-руч вырабіў. А вы мяне не перабі-вайце. Пра ранейшыя парадкі ка-жу. Дык вось значыць: хочаш зям-лю набыць, сам пры карчы загі-найся. Такіх не мала было. Не глядзелі, што руки ды ногі пакур-чыць. Прыдзе нядзелька, тут-бы табе на печы аддыхацца. Ды не ляжыцца: ўсё думаецца, што без цябе справы шыварат-навыварат пойдуць, маладыя не дагледзяць. Нам-жа, старым, відней.

— Надта ўжо з цябе гаспадар

быў руплівы! Нагаспадарыў на сваім кукішы... — падахвоціў дзе-да другі стары, маладзейшы гада-ми.

— А з торбай па хатах не ха-дзіў, не жабраваў значыць. Ся-кую-такую худобу завёў, карову набыў. Праўда, як захварэла мая старая ды павёз яе ў горад, то прышлося карову прадаць, бо ў бальніцы наперад запрасілі сем-дзесят злотых. Але і таго не хапі-ла. Так і гаравалі...

— А цяпер ці гаруеш?

— Вядома, гарую... Чым чала-век багацейшы становіца, тым яму болей патрэбна. На tym тыд-ні зноў старую ў бальніцу на ма-шыне завёз...

— Плату патрабавалі?

— Ды не... Наконт харчу да-ведваўся. Кажа, кормяць уво-лю і дактары стараюцца... Але па хаце мне аднаму ніяк не ўправі-ца. Што ні кажы, а кабан на ад-корме, ды падсвінакі, ды карова з цялушкай, зноў-жа авечкі... А да-памогі няма. Дзеци павырасталі, пажаніліся. Сыны на эмтэссе ў поўным дастатку жывуць.

— Колькі-ж вы летась на пра-цадні атрымалі? — цікавімся мы.

— А скардзіцца няма чаго, — паважна адказваў стары. — Гра-шыма, лічачы з прэміяльнымі, па пяць рублёў і сорак капеек пры-шлосся. Ці так, Барысавіч?.. Ды кілограмы па трох збожжа, ды бульба, сена, гарох... Усяго і не ўспомніш. А ўжо, хто пры ільне ды пры табаку пастаўлены, пра тых і не пытайся: па дзесяць рублёў, а то і больш заграбаюць. Выходзіць, што прыказку трэба мняць: «Справа твая — табак». У нашым

калгасе з адной табакі прышлося з поўмільёна прыбытку.

І з усяго відаць было, што ста-ры зроду не марыў аб такім ба-гацці.

— Дужа цікавы стары, — заў-важыў Васіль Барысавіч. — Усё за маёй работай сочыць. Дзе які вопыт ні закладу, ён тут як тут. На сваім прысядзібным участку дзед усе насы новыя культуры ды гатункі выпрабаваў. Бахчу з кавунамі завёў. Цяпер дабіаец-ца, каб з-пад кожнага куста буль-бы выбраць не менш шасці кіло-грамай.

І такіх цікавых, вельмі змястоўных людзей — з новымі за-патрабаваннямі і немалой куль-турай, набытай за апошнія га-ды, — у калгасе «17 верасня» не злічыць.

На дварэ нас акружылі маладыя дзяўчата, большасць якіх скончыла сямігодку. Цяпер пра-цуюць хто пры каровах, хто на свінаферме.

— Заходзьце да нас, Барыса-віч! — запрашаюць бойкія румя-нныя свінаркі. — Кармы паразвозі-лі і раздалі, а цяпер вас на пад-веснай дарозе пракоцім. Лепш, чым у трапелайбусе!

— Айда, дзяўчата, да цёткі Наталлі! — крикнуў нехта, і ў вачах у нас замільгалі стройныя загарэлія ногі, яркія шапель-ныя сукенкі, квяцістыя касын-кі. Жывая чародка паймчалася да сушылкі. Там у цяньку за фармо-вачным варштатам пажылая калгасніца спрытна майстравала шэрыя ўзорыстыя чарапічныя пліткі.

— Цётка Наталля, а ці шмат за сёння зрабілі? — пачалі рас-пытаць дзяўчата, сочачы за шпаркімі рухамі жанчыны.

— Шмат, няшмат, а сто шэсць-дзесят ужо сушылка. Яшчэ з дзе-сятак зраблю — і дамоў.

— Гэта ўсё для клуба?

— Мы там п'есы будзем ста-віць.

— І ў хоры співаць і з танца-мі выступаць.

Тым часам да нас падышоў Ва-сіль Барысавіч і, нібы між іншым, заўважыў:

— Дарэчы сказаць, уся тая плошча, па якой мы з вами сёння хадзілі, да прыходу совецкай ула-ды была забалочана і толькі за пасляваенныя гады асушана і за-будавана.

.., Вечарэла. Пунсова-агністы круг сонца закаціўся за хлебныя сцірты. Поле ахутаў туман. Тараж-целі малатарні, камбайн. Пераклі-каліся людзі.

Мы падышлі да новага дома, дзе жыве звенявая Зінаіда Тра-фімаўна Вішневецкая.

Жывуць Вішнявецкія ўтульна. Цюлевыя фіранкі на вокнах, шафа з люстрам, лямпавы радыёпрыёмнік, мноства кветак у вазонах. На аксамітным залацістым настольніку — свежыя нумары «Правды» і абласной газеты «Заря».

Першакласніца Святлана ўключыла светло. У гэты час на веласіпедзе пад'ехала і сама Зінаіда Трафімаўна.

— Працаўаць улетку прыходзіцца ад цямна да цямна, — прамовіла яна. — Затое своечасова поле ўбралі, лён абмалаці і расцялілі.

Расказваючы, Зінаіда Трафімаўна паспела памышаць. Потым распаліла пліту, і праз некалькі хвілін на патэльні завішчэлі скваркі. Пакуль вярнуўся з поля муж, у яе на стале ўжо стаяла свежая сытная вячэра. Усе паселі за стол.

За душэўнаю гутаркай час праішоў неўзаметку. Святлана даўно ўжо спала. Муж Вішнявецкай, прычыніўшы ў спальню дзвёры, каб не трывожыць дачушку, настройваў прыёмнік на Москву. У пакой паплылі чароўныя гукі аркестра. Перадаваўся канцэрт з залы імя Чайкоўскага.

Мы заслушаліся і зусім забыліся, што заходзімся ў адным з далёкіх куточкам нашай Радзімы — у палескім сяле, куды ў мінулым яшчэ годзе можна было трапіць толькі на самалёце, а ўлетку на парадзе, які хадзіў сюды раз у два тыдні.

Ужо сёлетній вясною палепышылася сувязь з раённым цэнтрам — Давід-Гарадком. Стала больш курсіраваць параходаў, катэраў, аўтобусаў. Мяркуеца пра-класці шашу да станцыі Гарынь.

Нягледзячы на бездраж і аддаленасць, можна смела сцвярджаць, што і тут людзі жывуць поўна-кроўным цудоўным жыццём. Недарма ў верасні 1939 года Зінаіда Трафімаўна, тады яшчэ падлецак, з ахапкамі кветак сустракала Советскую Армію — вызваліцельку. Яе надзеі спраўдзіліся. Цяпер яна, усё яшчэ маладая жанчына, ужо трох гады працуе звенявой па ільну. Зімой вучыцца на агратэхнічных курсах. Гэтай вясной атрымала званне майстра высокіх ураджаяў, прынята ў члены Комуністычнай партыі.

Раман САБАЛЕНКА

СПАТКАННЕ

Быў я на Нёмане,
Быў я на Шчары,
Шчасцю людскому
Парарадаўся шчыра, —
Тое,
Аб чым селянін калісь марыў,
Яваю стала
У Нясвіжы і ў Міры.
Я помню тады,
У той год векапомны,
На пыльным гасцінцы
Танкісту-салдату
Студзёнай вадзіцы
З крынічнага Нёмана
Паднесла дзяўчына
За шчасце ў адплату.
Я выпіў яе
І адразу, як быццам
Не толькі што смагу
Сваю задаволіў,
З вадзіцца тою
З народнай крыніцы

Я сілы напіўся
Для бітваў за волю.
Дарогі, дарогі,
Схадзіў я вас многа,
Да самае Шпрэе
Да чым селянін калісь марыў,
Дайшоў з перамогай,
А ўсё-ж не забыцца
Прысадаў пад Мірам,
Дзяўчыну з усмешкай,
Зычліваю, шчырай.
І вось я цяпер,
Праз гады па сцяжынцы
Кроочу да мірскага
У сонцы гасцінца.
Вачыма шукаю
Мясціны знаёмай —
Крылатага сцягу
Над нізенькім домам.
Насустроч жанчына
Ідзе між прысадаў.
Відаць, не пазнала

Былога салдата,
Якога пайлі
Крынічнай вадою,
Які разлучыў яе
З горам, з бядою
На грудзях жанчыны,
Як промні уранні,
Гараць ордэны
У вясёлкавым зязні.
І радасна мне,
Што ў той дзень вераснёвы
Я шчасце тут сеяў,
Як сейбіт вясновы.
Адно дакараю
Я час неспакойны —
Прайшоўшыя буры,
Суровыя войны,—
Калі-б не яны,
Дык па іншай прычыне
Я пэўна-б ніколі
Не зрокся дзяўчыны.

Не зводзячы з жонкі закаханых
вачэй, муж азвайця:

— За свае-б не купіў.

— А гэта як выйшла-б.
Зінаіда Трафімаўна задзірыста
рассміялася і зноў з захапленнем
працягвала гаворку пра лён.

— Казаў ёй не раз: адпачні,
пасядзі дома, даглядай дачок. Хі-
ба-ж я сам не спраўлюся пракар-
міць сям'ю? — заліжалісь муж.

— Не стану сядзець дома, хоць
азалаці. Ды і цябе на прывязі не
ўтрымаеш: калгас перацягне, —
усё гэтак-жэ весела зазначыла
ジョンка. — Праўду кажучы, не ма-
ла мела трывогі, бяссонных на-
чэй. У пачатку сакавіка пасялі
лён, а тут замарозкі. Сабрала я
сваіх дзяўчат і да світання
палилі вогнішчы ў полі,
каб дымам алагрэць усходы. І свайго дабіліся: по-
бач трава пасівела, а наш
лянок зелянусенькі, быц-
цам і не быў на марозе.
А ў чэрвені сухмень па-
чайця. Не спіцца мне.
Усё думаю: «Няўжо ўся
наша праца пойдзе мар-
на?». А тут чую — над по-
лем круціцца самалёт. Я
ўстала і дзіўлюся: досві-
ткам той самалёт увесь
наш калгасны лён дустам
апыліў. Гэта ўжо райком
партыі аб нас паклапа-
ціўся. Ну, як тут не ста-
рацца? А цяпер збылася
мая запаветная мара — і
вочы звенявой зазялі, і
разам з гарачым дыханнем
вырвалася: — у Москву
еду, на Усесаюзную вы-
стайку.

3. БАНДАРЫНА

9



У мінулым годзе звенявая па ільну Ніна Труханович з калгаса «17 верасня» сабрала па 4 ц ільнонасенні і па 5 ц ільновалакна з гектара, за што атрымала прэмію.
На здымку: удзельніца Усесаюзной сельскагаспадарчай выставыкі Н. Труханович.

Фото І. Стэца.



Сушыльшчыца Ваўкавыскага цагельнага завода Тація Сіман.

Сушыльшчыца

ЗДАРЫЛАСЯ гэта ў самым пачатку змены. Увагу сушыльшчыцы Тація Сіман, якая ўважліва аглядала сырэц пе-рад загрузкай у камеры, прыцягнулу верхняя рамкі ваганетак, на якіх ляжала цэгла з прыкметным парушэннем знежных форм: памятымі краямі цаглін, адбітымі рэбрамі.

— Вязі назад, — сказала яна грузчыку. — Не пойдзе.

У цэху сырцу спрачацца з Таціяй не сталі. Адны апраўдаліся няроўнамернай работай поўдзітамата, які разрэзываў гліняны брус з-пад прэса на роўныя часткі, другія адкрыта заяўлялі, што проста не заўважылі, прапусцілі. Прышлося машыну зноў загружачы тым, што пабывала ўжо на ленде канвеера і прайшло не праз адны руки. Сушыльшчыца супакоілася толькі пасля таго, як ў камеры ўстанавілі ўсе 30 ваганетак — 3 600 штук якаснага сырцу.

Вялікую адказнасць нясе сушыльшчыца за тэхналагічны працэс. Ад вынікаў сушки залежыць ход завяршаючай работы — абпалу. Калі ў печы з сушыльных камер цэгла паступае без трэшчын, строга прамавугольнай формы, значыць можна цалкам разлічваць на высокую гатунковасць гатовай пра-дукцыі. Нездарма гэтай вытворчай аперацыі надаецца такое важнае значэнне на Ваўкавыскім цагель-nym заводе.

Кожная змена ў т. Сіман напру-жана. Аднаму чалавеку даводзіц-

ца сачыць за 40 камерамі, у якіх адначасова знаходзіцца каля 150 тысяч штук сырцу. Галоўнае ў працэсе сушки — стварэнне патрэбнага рэжыму. Праз кожныя поўгадзіны т. Сіман вымярае тэмпературу ў цэнтральным канале і праз 2 гадзіны — ва ўсіх камерах. Рэгу-ліроўка ажыццяўляецца з дапамо-гай шыбераў-клапанаў, якія змяншаюць або павялічваюць падачу гарачага паветра.

...Восем гадоў працуе т. Сіман на цагельным заводзе, з іх чатыры гады — у сушылцы. Значныя зме-ны адбыліся тут з того часу, як ёй даверылі самастойны кантроль за камерамі. Многа ўдасканален-ня ўнесена ў працэс: палепшилася сістэма падтопак, якая павялічыла напалавіну кубатуру падачы гарачага паветра, устаноўлены дадат-ковая магутныя вентылятары і г. д.

Тація Сіман — практик. Вучы-лася яна тут-жа, на сваім вытворчым участку. Упэўненасць расла па меры таго, як набываліся навы-кі, волыт, асвойваліся правілы тэх-налогіі. Разабрацца ва ўсёй скла-данасці вытворчасці дапамагалі спецыялісты.

Намаганні радавой работніцы накіраваны на падтрымку гонару сваёй заводской маркі. Мільёны штук цэглы дае прадпрыемства, бесперапынна расце яе якасць. Свой уклад у агульную справу ўносіць і сціплая працаўніца Тація Сіман. На яе грудзях — значок вы-датніка соцыялістычнага спабор-ніцтва Міністэрства будаўнічых матэрыялаў СССР. Гэта — узнага-рода за добрасумленную працу.

Паштальён

Знаёмы стук у дзвёры пачуўся раніцай. Вышаўшы на ганак, Фядора Васільеўна Трапчык цёпла прывіталася са сваім самым час-тым наведвальнікам — сельскім паштальёнам.

У гэты дзень Фядоры Васільеў-не Трапчык, жыхарцы вёскі Улез-лы, пісьманосец уручыў пенсю.

— Акуратная ты, — заўважыла гаспадыня. — Заўсёды ў тэрмін прыносішь.

...Рана пачынае свой рабочы дзень паштальён калгаса імя Сталіна Мар'я Шчыглінская. У Ізабелінскае паштовае аддзяленне за карэспандэнцыяй яна з'яўляецца раней за ўсіх. Выходзіць адсюль з туго набітай сумкай па дзесяцікілометраваму маршруту: Улезлы — Матвеевы — Кабылякі.

Мар'ю прывыклі бачыць у паля-водчых брыгадах, туды яна што-дзённа дастаўляе свежыя нумары газет, часопісы, тэлеграмы, грашо-



Паштальён Мар'я Шчыглінская.

выя пераводы, пісъмы і г. д. Калгаснікі выпісваюць 120 экзем-пляраў газет, у тым ліку «Прав-ду», «Ізвестія», рэспубліканскія, абласнную і раённую газеты. Уру-чыць іх своечасова — значыць хут-чай пазнаміць працаўнікоў сяла з новымі поспехамі ў жыцці нашай Радзімы, з чарговымі задачамі, якія ставіць Комуністычнае пар-тыва перад калгасным сялянствам, з падзеямі за рубяжом.

Вось пяты ўжо год бяззменна працуе яна на сваім участку і не мае ніводнай заўвагі. Раённая кан-тора сувязі двойчы прэміравала актыўную работніцу.

Звенніява

Шырока раскінулася ўрадлівая палі калгаса імя Жданава.

— Добры ляноч! Па пяць цэнтнераў валакна і насення кожны гектар дасць напэўна,— гаворыць старшыня калгаса Іван Андрэевіч Ларыёнаў. Перабіраючы рукамі зялёнія, высокія ільняныя сцябліны, ён дадае:

— Залатыя руکі ў нашай Ліды. Сапрауды, участак комсамолкі Лідзі Цішкоўскай адрозніваўся ад астатніх. У калгасе — 20 звенняў па вырошчванню лёну, а самы лепшы лён на участку комсамольска-маладзёжнага звяна.

У народзе бытуе мясцовая прыказка: «Угнайвай больш шчодра палі — узнагародзіць утрайне зямля». Вясной, напярэдадні сяўбы, дзяўчата задумаліся, як лепш падрыхтаваць глебу пад лён. Звенніява перачытала шмат артыкулаў з газет і часопісаў, не раз раілася з калгасным аграномам Аляксеем Жураўлёвым. Нарэшце было вырашана: унесці пад лён калійную соль у сумесі з попелам.

— Азоту ў глебе дастаткова, — сказаў аграном. — Сяўбу будзем весці па канюшынішчы. А калійныя ўгнаенні будзець дарэчы. Раю больш унесці попелу і птушынага памётку...

З нецярпеннем чакалі дзяўчата з'яўлення ўсходаў. І вось лён узы́шоў. Зялёнія крапінкі ўсходаў працягнулася бясконцай стужкай з поўдня на поўнач. Тады звенніява асабліва старанна пачала сачыць за сваім участкам. Догляд пасеваў, праполка — важны сродак павышэння ўраджайнасці. Ліда ў гэтых пераканалася ў мінулым годзе.

Клапатлівы догляд хутка даў свае вынікі. Усюды аднолькава добрымі былі пасевы. Доўгія зялёнія сцяблы цягнуліся да сонца, набіраліся сілы.

У жніўні ў калгас прыбыла ільноцерабілка Ваўкавыскай МТС. Ільнаводчыя звені выйшлі на ўборку. Ураджай ільну, як і трэба было чакаць, выдаўся на славу. З кожнага гектара ў сярэднім сабрана па 4,5 цэнтнеры ільнонасення. А на участку Лідзі Цішкоўскай ва ўрочышчы «Сарвіту» кожны гектар даў больш 5 цэнтнераў насення.

Калгас прыступіў да здачи ільнонасення дзяржаве. Пасля абмалоту ільносалому рассцілаюць на лугах. Жнівеньскія росы спрыяюць добраму вылежванню трасты. Авансам за ільнопрадукцыю калгас атрымаў ужо 35 200 рублёў грашыма і больш 6 тон пшаніцы.

Высокародная праца ільнаводаў шчодра акупаеца.




Звенніява комсамольска-маладзёжнага звяна калгаса імя Жданава Лідзія Цішкоўская.

Кулінар

Сталовых у Ваўкавыску некалькі. І той, хто хоча смачна паснедаць або паабедаць, часта можа атрымаць сяброўскую параду: «Сходзі да Акатаў, не пашкадуеш, будзеш сыты». Акатаў — кухар у чайнай горхарчпромгандлю.

Мар'ю Сяргеёну мы засталі за прыгатаваннем парцыённых страў.



Кухар чайнай Ваўкавыскага горхарч-промгандлю Мар'я Акатаў.
Фото Г. Ткачэнкі.

Добра падсмажаны кавалак мяса, лустачкі цыбулі і бульбы яна прыгожа паклада на талеркі і перадала афіцыянтцы. У беласнежным халаце і такай-же хусцінцы Акатаў выглядае маладзей сваіх год, хоць ёй даўно пераваліла ўжо за пяты дзесятак.


Аб водзівых кліентурах красамоўна гаворыць книга пажаданняў. У ёй — вельмі шмат падзяк за смачна прыгатаваныя страў.

Кухар заўсёды імкнецца рабіць рознастайным меню. І калі, напрыклад, з мяса ёсць толькі свініна, то наведальнік заўсёды можа заказаць сабе адварную, шпігаваную, адбіўную, бефстроганаў, шніцэль. У раскладцы ніколі не бывае менш пяці першых страў. Вялікая ўвага ўдзялецца захаванию каларыйнасці, рэцептуры.

З пахвалой адзываеца Мар'я Сяргеёна і аб сваёй памочніцы — Мар'і Валейка, якая працуе з ёй на працягу раду год. Яна добра засвоіла ўсё тое, што перадала ёй Акатаў з свайго вялікага вытворчага вопыту.

Чоткасць на кухні дапаўняеца чистатой, утульнасцю невялікіх абедзенных залаў, буфета. Працаўніця афіцыянткі Надзея Балотава і Тацяна Ярэмікава за акуратнае і культурнае абслугоўванне неаднаразова прэміраваны. Вось чаму чайную № 3 наведваюць значна ахвотней, чым іншыя працпрыемствы грамадскага харчавання.

В. АСПЕНКА, З. БРУК.



Від на Рыгу з Даўгавы. На пярэднім плане — Комсамольская набярэжная, пабудаваная ў пасляваенны перыяд.

— Не чакай, пакуль нітка ў шпульцы скончыцца. Спіні станок, калі канец ніткі яшчэ ў шпульцы, і адразу мяняй чаўнок. Так зберажэш час. Мацней падкруці шпульку, а то ніткі спаўзутць.

Юлія Янаўна Пілаг, вярнуўшыся да сваіх станкоў, яшчэ раз азіраеца ў бок дзяўчыны. Тая залішне нервеуецца. Але нічога, хутка асвоіцца. Цяпер мала-дая прыдуць на фабрыку, дык усё ім у руکі: і добрая парада, і дапамога. Не так сустрэлі маладую Юлію, калі яна прышла ў цэх чатырнаццацігадовым падлеткам (прышлося зарабляць, бо дома не было чаго есці). А паспрабуй — навучыся, калі майстар да станка і блізка не падпускае, трymае на падсобных работах. Добра, што старыя работніцы паказалі, што і як.

Выдатна працуецца станкі. Ткачыха спыняеца ля самага капрызнага. Тут ірвуцца ніткі. Станок, праўда, не вінаваты: аснова папалася горшая — ніткі не накрухмалены, чаплююцца адна за другую, пушацца. Не заўважыш пушынку або няроўнасць, не прыкруціш пальцамі — нітка і парвалася. За такой асновай трэба сачыць уважліва, каб тканіна атрымалася роўнай і гладкай. Хоць і рэдка трапляе горшая аснова, але ўвага ў ткацкай справе — галоўнае. А ўзяць хоцьбы такую дробязь, як прыёмка змены. Можна, вядома, прыбегчы ў апошнюю хвіліну, але тады не дзівіся, як са станком непаладкі пачнуцца. Лепш прыйсці на поўгадзіны раней. Паспееш агледзець мышыны, праверыць, ці не аслабла дзе гайка, ці добра працуе аўтастоп, даведацца ў зменшчыцы, ці не было браку. Усё гэта важна. А гаспадарка ў Юліі Янаўны — шэсць станкоў, за пяць хвілін не агледзіш.

Пакідаючы цэх, яна мімаходам глядзіць на Дошку паказчыкаў. Сто дваццаць працэнтаў! Калі так пойдзе далей, то абавязадельства выканае. У мінулым меся-

ЧЛЕН УРАДА

ци было 118, але яна вырашыла акругліць лічбу да 120 працэнтаў. Больш пакуль немагчыма. Гэта па цэху самая высокая выпрацоўка пры выдатнай якасці.

У калідоры ткачыху спыняе жанчына — галоўны інжынер.

— Таварыш Пілаг, — гаворыць яна. — Няўжо пра непаладкі адразу трэба скардзіцца начальнству? Маглі-б на месцы ліквідаваць, што магчыма. І наогул вы не маеце рацыі: калі ткачыхі не даюць норму, то самі вінаваты. Адміністрацыя прымае ўсе магчымыя меры... А цяпер адны непрыемнасці. Наскочыла камісія з рэспубліканскага совета профсаюзаў... Чаму вы так зрабілі?

— Як чаму?! — твар ткачыхі чырванее. — Таму што скаргі ткачыхіх справядлівыя.

— Памылкі ёсць усюды і ў кожнага.

— У нас іх будзе менш.

— Э-эх! — махае рукой інжынер, бачачы, што нялёгка спрачацца з гэтай упартай жанчынай.

Юлія Янаўна выходзіць на вуліцу. Вечер прыемна асвяжае гарачы лоб, але на душы не спакойна. А можа і сапраўды лепш было-б пагутарыць у канторы. Але ці мала давялося ваяваць з-за двух будучых маці, каб перавялі на лягчэйшую работу? Здавалася, аб чым тут спрачацца: зусім справядлівы, законам прадугледжаны парадак. Але некаторыя кіраўнікі ўпёрліся: «Не можам, няма ў нас лёгкай работы». Прышлося, сабраўшыся з духам, патрабаваць з усёй строгасцю — знайшліся і магчымасці і работа.

Як тут адной разабрацца? Але, здаецца, добра што запрасіла камісію: разбяруцца ва ўсім і разважаць. Няхай сабе інжынерша злуе, што «смецце з хаты выношу», — злосць пройдзе, як зразумее віну. Яна-ж чалавек разумны, толькі часам быстрая на слова...

Крыху супакоіўшыся, Юлія Янаўна разглядае кветкі, што растуць у скверы. Даўно адцвілі цюльпаны, ружы, уступіўшы месца наготкам, флоксам, браткам. Ужо прыкметны залацістыя таны восені. Хутка распусцяцца астры — і развітвайся з летам.

Затое-ж вясной яна бачыла Маскву. Цудоўную, вечна маладую сталіцу вялікай совецкай краіны. Хіба магла калі думаць былая пастушка ў латаным сарафанчыку з чужога пляча, у стапаных гаспадарскім дзецымі чаравіках, што некалі ўвойдзе ў Крэмль гаспадынай са значком дэпутата Вярхоўнага Совета на грудзях? Хіба гэта не новая казка пра золушку і залатую яблыню? Не, вядома, не казка, а наша совецкая рэчаіснасць. Юлія Янаўна не раз веснавой раніцай сама хадзіла гласаваць за такіх-жа простых працоўных людзей. І ўсё-ж цяпер зусім інакш перажыла гэта. Спачатку нават думала, што вышла непаразуменне, бо чым магла заслужыць такі гонар? Усё жыщё за станком прастаяла. Але тыя, хто яе вылучаў, казалі:

«Суровая школа стачак і паўстанняў у цябе за спіной — ведаеш, як за шчасце працоўных стаяць...»

На шосты паверх не так лёгка падняцца, калі табе сорак восем гадоў, калі сэрца пабольвае.

Дзвёры адчыніяе сястра Вольга.

— А цябе чакаюць.

З крэсла ўстаем малады чалавек.

— Прабачце, што непакою, — падае госць руку і рэкамендуеца: — Уладзімір Багатыроў! Не мог прыйсці ў прыёмны дзень. Толькі сёння здарылася вольная хвілінка. Даўно хачу з вамі пагаварыць. Вы не сярдуеце, што так уварваўся?

— Што вы! Усёроўна, дзе гаварыць — у райвыканкоме ці тут. Шчыра кажучы, я лепш чуюся дома.

Юлія Янаўна знімае паліто. Першая няёмкасць зникае, і госць пачынае расказ пра сваё гора. Жыве з жонкай у цесным і цёмным пакоі. Даўно абяцаюць другі, але дарэмна. Ён ведае, што ў горадзе цяжкавата з кватэрамі, аднак чакаць далей немагчыма. Хутка будзе дзіця, новому грамадзянину патрэбны лепшыя ўмовы. Ці не магла-б таварыш Пілаг, як дэпутат, дапамагчы?

— А мы зараз пойдзем да вас і паглядзім.

Праз некалькі гадзін дэпутат ужо ведае, што Багатыровым кватэра патрэбна ў першую чаргу.

Справіўшыся па гаспадарцы, Юлія Янаўна ўтульна прыладжваецца, падкурчыўши ногі, на ўлюблёным месцы ў кутку канапы. Хоць дактары кажуць, што чытаць поўлежачы шкодна, яна ніяк не можа пакінуць гэту звычку.

У пакоі цёпла, утульна. Абажур кідае па кутках дзівосныя цені. Адчуваецца стомленасць у целе, але здаровая, прыемная. На начым століку ў светлай рамцы — фатаграфія мужа. Яна напамінае аб першым і адзінным каханні, аб разам пражытых суровых гадах непасільнай працы. Яе лепшы друг памёр ад сухотаў. У рабочага не было сродкаў на лекі, асабліва, калі яго праз кожныя два-тры месяцы выкідалі за вароты завода. Пуцёўкі ў лепшыя санаторыі з прыходам совецкай улады ўжо не здолелі паставіць на ногі простага латышскага рабочага Яна Пілаг...

Юлія Янаўне заўсёды робіцца сумна, калі ўспомніць мінулае. Але яно дапамагае ясней бачыць сучаснае. І калі пералярэш у памяці скупыя радасці маладосці, жабрацка жыщё, хочацца працаваць так, каб усё гарэла ў руках!

В. АНАНЬЕВА.

ЖАНЧЫНЫ БРАЦКІХ РЭСПУБЛІК



Дэпутат Вярхоўнага Совета СССР Юлія Пілаг гутарыць з пенсіянеркай Катрынай Вейсман.

Фото Трэйзона.

У Рызе будуеца вялікая ЦЭЦ, частка якой пачне працаваць ужо сёлета. На будоўлі працуе шмат жанчын розных нацыянальнасцей. На здымку — сяброўкі: беларуская зваршчыца Таіса Спасібёнка і латышская рэзальшчыца аўтагену Валенціна Алекса.

Фото А. Ільіна.



НАМ ПІШУЦЬ

ІНІЦЫЯТАРЫ СПАБОРНІЦТВА


Aнтаніна Мінчык па праву лічыцца лепшай камбайнеркай Рудакоўскай МТС. Калгаснікі сельгасарцелі «Чырвоны араты» не раз выносілі ёй падзяку за добрую работу.

За леташні сезон яна ўбрала 575 гектараў. Сёлета, па прыкладу перадавых камбайнераў, яна вырашыла павялічыць прадукцыйнасць машыны. Абміркоўваючы зварот камбайнераў Стартапольскага края, механизатары Рудакоўскай МТС выступілі ініцыятарамі спаборніцтва ў рэспубліцы за павышаныя нормы выпрацоўкі. Мінчык абавязалася ўбраць за сезон 600 гектараў. Авалодваючы майстэрствам ваджэння камбайна, яна з першых-жа дзён уборкі стравеца выціснуць з машыны ўсё, што тая можа даць.

Камбайнерыцы дапамагаюць специялісты сельскай гаспадаркі і калгаснікі, якія абслугоўваюць агрегат. Аграном Войтава распрацавала пагадзіны графік работы камбайна. Зменне заданне расчляняеца па гадзінах, устанаўляеца час, патрэбны камбайну для праходжання аднаго круга. Улічаючы выпрацоўку па кругах, камбайнер дараўжыць кожнай хвілінай. У першы-ж дзень работы

У будаўнічым трэсце № 18 г. Мінска ўжываецца новая ўстаноўка для механизациі тынкавальных работ, якая значна павышае прадукцыйнасць працы. Працаўца на першай ўстаноўцы даручана перадавай матарыстыцы Яўгеніі Апановіч. На здымку: Я. Апановіч ля штурвала новай тынкавальнай установкі.

Фото М. Цукермана.



14

па графіку Антаніна ўбрала 16 гектараў — дзве дзённыя нормы.

Спецыялісты МТС пад кіраўніцтвам галоўнага інжынера В. Цыганкова замянілі грузны заводскі саломакапніцель больш лёгкім капніцелем уласнай канструкцыі, што павялічыла манеўранасць агрэгата. Прадукцыйнасць камбайна павышаецца рознымі прыстасаваннямі, у тым ліку коласапад'ёмнікам для ўборкі палеглага збожжа.

Антаніна Мінчык спаборнічае сёлета з камбайнераў Рудакоўскай МТС Юліяй Рудзёнак, Юліяй Савёнак і Уладзімірам Кот. Яна ўжо ўбрала больш 200 гектараў і намалочвае ў сярэднім па 10 ц з гектара. У дзень убирае па 10—15 гектараў замест 8 па норме.

У гэтым годзе Антаніна разам з дэлегацыяй беларускіх калгаснікаў пабывала ў Стара-Бешаўскай МТС, дзе знаёмілася з работай Праскоўі Ангелінай. Многае з пе-ранятага ў праслаўленых украінскіх механизатаў яна з поспехам прымяняе ў сваёй практицы. Зраз перадавая камбайнераўка працуе на адным з пяці атрыманых МТС новых самаходных камбайнau.


Е. МАКРУШЫН
Калгас «Чырвоны араты»
Хойніцкага раёна
Гомельскай вобласці.

МОЙ ВОПЫТ ГАДОЎЛІ МАЛАДНЯКА

СЕЛЕТА я ездзіла на экспкурсію ў перадавыя калгасы і соўгасы Маскоўскай вобласці. Як цялятніцу, мяне найбольш цікавіла гадоўля маладніка.

Запомнілася мне экспурсія ў соўгас «Лясныя паляны» Халмадорскага раёна. Тут усе будынкі для жывёлы тыпавыя, працаёмкія працэсы — здрабненне корму, падача вады і корму — механізаваны.

Гэтага можна дабіцца і ў нашых умовах, калі адносіцца да справы з любоўю. У мінулым годзе за мною было замацавана 33 цяляці. Я дабілася сярэднесуточнай прыважкі па 660 грамаў. Сёлета вырашыла скарыстаць вопыт маскоўскіх цялятніц. Маладнік паступае да мяне ў 20-дзённым узросце. Першыя пяць дзён я даю цялятам цэльнае малако, па шэсць літраў у дзень. Паступова ўважу ў рацыён сена і канцэнтраты і



Зінаіда Кудрова са сваімі гадунцамі.

Фото І. Мягкова.


змяншаю колькасць сырадою. Улетку, калі цяляты знаходзяцца на выпасе, раніцай і ўвечары падпойваю іх малаком і пойлам, прыгатаваным з ячнай муکі і ільнянага семя. Пасля двухмесячнага ўзросту на кожнае цяля выдаецца па 2 кг канюшыны, 300 г ячменнай муکі, па 500 г аўса, па 500 г бульбы і па 5 кг сіласу.

Перадавыя майстры жывёлагадоўлі закладваюць высокапрадукцыйны статак ужо ў перыяд гадоўлі маладніка. Сёлета я гадавала 51 цялё, з іх 12 перадала ўжо ў статак. Астатнія цяляты добра ўкормлены і кожны дзень прыбываюць на 700 грамаў.

З. КУДРОВА,
цялятніца калгаса «Прагрэс»
Гродзенскага раёна.

Калентыў «Асінторфа» датэрмінова выканаў гадавы вытворчы план па здабычу фрэзернага торфу. Перадавая трактарыстка Надзея Міначкіна на варашэнні фрэзернага торфу выконвае норму на 164 працэнты.

На здымку: Н. Міначкіна за работай.
Фото К. Якубовіча.





КАХАННЕ

Юрый НАГІБІН

Мал. Ю. ПУЧЫНСКАГА

ЯГОР вышаў на ганак, і ў грудзі яму ўдарыў пранізлівы лютайскі вецер. У ночы ледзь прыкметна абазначаліся сутулыя хаты; вецер, гуляючы па занесеных дахах, уздуваў над імі мутныя парваныя клубы.

Ці то ад ветру, ці то ад нахлынуўшых успамінаў у Ягора павільгатнелі вочы. Тры з лішнім гады назад пакінуў ён родную вёску, і ўсе гэтыя гады яму не пераставаў мроіцца зварот дамоў. Ягору выпала на долю нялёгкае юнацтва. Ледзь толькі паступіў ён у інстытут, як памёр бацька, і Ягор аказаўся адзіным карміцелем сям'і. Пасля смерці бацькі, нязменнага старшыні праўлення арцелі, гаспадарка калгаса прышла ў занядаб. Ягор не кінуў інстытут, але ў вольныя гадзіны працаўаў то наслішчыкам, то грузчыкам, а ў летнія і зімовыя канікулы молярыў. Са сваёй вялікай упартай галавой Ягор асіліў жыццё: на трэцім курсе яму далі павышаную стыпендыю, прызначылі лабарантам пры кафедры. А потым і жыццё пайшло наустрач Ягору: пасля верасня ў калгасе палегчала, маці змагла купіць карову. Словам, шлях Ягору на радзіму быў адкрыты.

Вядома, і сям'я яго цягнула, але галоўнае ў вёсцы жыла Насця, і гэтая Насця ўжо год не адказвала на пісьмы.

Ягор кахаў Насцю. Пачалося гэта вельмі даўно, ён назаўсёды запомніў дзень свайго з ёю знаёмства. Насціны бацькі былі новасёламі ў вёсцы. Аднойчы, збіраючы грыбы, дзевяцігадовы Ягор сустрэў у глыбіні лесу малюсенку незнамую дзяўчынку. Яна горка плакала, прытуліўшыся ілбом да ствала бярозкі. Дзяўчынку называлі Насцяй, і яна згубілася. Упершыню адчуўшы сябе дарослым і моцным, Ягор дапамог ёй высмаркаць нос, выцер слёзы і, узяўшы за руку, вывеў з лесу. І нібы навекі засталася ў яго далоні гэтая маленъкая, мокрая і шурпатая ручка.

З Насцяй у жыцці Ягора з'явілася нешта зусім сваё, асаблівае, ён старанна аберагаў гэты свой свет, куды ніхто не меў доступу. Уладны, круты бацька Ягора, глядзеў з пагардай на Насцінага бацьку, гультай і п'янчугу, і паспрабаваў раз завесці размову аб дзіўным выбары Ягора. Але ў цёмным спакойным позірку сына мільганула нешта такое ўпартасце, што бацька крэкнуў і, не груба, а неяк спагадліва-ласкова ткнуўшы яго костачкамі пальцаў у лоб, змоўкнуў аб гэтым назаўсёды.

Лянівая, няуважлівая, лёгкадумная Насця прымала каханне Ягора як нешта натуральнае, быццам інакш і быць не магло. Ёй заўсёды было што-небудзь патрэбна ад яго: кавалак пірага, кніжку з малюнкамі, пазней — танную брошку, белет у кіно. Насця па-свойму кахала Ягора. Варта было яму загаварыць з якой-небудзь дзяўчынкай, яна плакала, і ён доўга не мог яе супакоіць.

Калі Ягор ад'язджаў у інстытут, Насця пайшла праводзіць яго на станцыю. Тут Ягор у першы раз пацалаваў яе. Цёмнасіня, апушаныя густымі вейкамі, вочы Насці сышліся ля пераноса ў адно велізарнае, нясцерпнае чорнае, глыбокае і махнатое вока. І дзіўна забалелым сэрцам Ягор зразумеў, што цалуе не дзяўчынку, а дзяўчыну, нявесту.

На трэці год яго гарадскага жыцця Насця перастала адказваць на пісьмы. «Я таксама павінен яе разлюбіць», — сказаў сабе Ягор, але, калі ён уяўіў сабе гэтую разлюбленую ім Насця, яго ахапіў пякучы жаль. Няхай яна і сама не ведае аб tym, але ўсё, што было ў яе жыцці добрага, светлага, ішло ад яго. Яна і ў школе нядрэнна вучылася якраз з-за яго нястомнага нагляду, ад яго ішлі ўсе яе маленъкія радасці, ён быў яе спадарожнікам, яе абаронай, апорай, нянькай, сябрам. Разлюбі ён яе, і яна застанецца адна ў цэлым свеце,



слабая, неразумная Насця, на суворым ветры жыцця. І ўсвядамленне гэтага наклала на Ягора нейкую дзіўную адказ Насця...

Прыехаўшы на радзіму, Ягор не застаў Насцю. Ледзь саскочыўшы з папутнай машины на ваколіцы, ён ужо ведаў сэрцам, што Насці няма на вёсцы.

Увечары ён пайшоў у Насцін дом. Знаёма пахнула пустатой сенцаў: Рэдкіны нічога не рыхтавалі пра запас. Звыкла праспявалі ў парваным войлаку дзвёры. З печы мяккім, кацінным скаком саскочыў Сцяпан Рэдкін і заскакаў вакол Ягора, ззяючи белымі зубамі на цёмным нябрыйтых твары.

— Харашун, харашун! — з хмельным захапленнем прымаяўляў Сцяпан, разглядаючы Ягора. — Вось толькі ростам не вышаў. Ды ты сядай вось тут, з краю, а то ад цябе дух надта цвярозы!

У гэтым пашматаным мужычку, гультаю і абібоку, была частачка той чароўнасці, якая намёртва прывязала Ягора да Насці.

— Добры дзень, Сцяпан Ільіч, — усміхаючыся, сказаў Ягор. — А дзе-ж Насця?

— Э, браце Ягор, Насця наша далёка пайшла, да яе цяпер рукой не дастаць! У санаторыі працуе, трохразовым харчаваннем карыстаецца... — Нешта двухсэнсоўнае было ў тоне Сцяпана. — І бацькоў не забывае. Во, глянь! — Сцяпан пагнүўся і зняў з паліцы каробку, аблекеную ракавінкамі.

Ягор узяў з рук Сцяпана каробку, агледзеў яе ў смутнай надзеі выяўіць якую-небудзь Насцін прыкмету. Каробка была непрыгожая і кісля пахла клеем. Ягор уздыхнуў і пастаўі каробку на месца.

— Гэта намдырэктара яе ўладзіў, Удалъцоў Сяргей Ігнатович, — пачіва сказаў Сцяпан. — Ды ты яго, відаць, памятаеш, умелец, хадавы чалавек! Зараз, кажуць, у Маскву перабраўся.

Ягору ўспомніліся прыгожыя, халодныя, навыкаце вочы, вялікае сытае цела, мяккія, ліслівія жэсты. Удалъцоў нярэдка звяртаўся да яго бацькі за рознымі патрэбамі, і Ягор да гэтага часу памятаў тое пачуццё цеснаты, якое выклікаў у яго гэтых чалавек.

І, як-бы пацвярджаючы тое нядобрае, што абудзілі яго словаў ў Ягору, Сцяпан вінавата ўсміхнуўся і дадаў:

— Вось, браток, якія справы!..

У Ягора раптам прапала ўсякая ахвота пытаць, ён зразумеў, што ўсе адказы Сцяпана будуць адносіцца да зусім іншай Насці, незнамай, чужой і непатрэбнай. Так, непатрэбнай. Ягор адчуў гэтую непатрэбнасць раптоўнай пустатой, якая адкрылася ў ім. Нешта вялікае, цяжкое, што, здавалася, навек зжылося ў ім, раптам пакінула Ягора, застаўся толькі смутак позніга і непатрэбнага вызвалення. Ён разгублена, нібы шукаючы чагосьці, агледзеў голыя сцены, кіёнуў Сцяпану і вышаў на вуліцу.



А потым быў доўгі вечар у сям'і. Ягор гуляў з сястрыцай, рысаваў малодшаму брату самалёты і караблі ў шытку, расказваў другому брату, чаму іх вучачь у інстытуце, і сам слухаў пра нейкага Сеньку, які нічога не разумее ў тэхніцы, а за ўсё бярэцца, пагутарыў з маці аб сям'і, аб гаспадарцы, аб будучым. А калі ўсе ўлягліся, ён вышаў на ганак, удыхнуў хадони і востры лютаяўскі вецер і зразумеў, што нікага вызвалення не наступіла.

Раніцай Ягор доўга і ўпартая ўвіхаўся па дому: зрабіў новую стойку для збуцвелага ганка, залатаў дах, выпрастаў вароты, што пакасіліся. «Вось-жа, можна жыць і без шчасця», — вырашыў ён з сумным уцікамі, прыслухоўваючыся да свайго спакойнага сэрца.

А калі вярнулася з фермы маці, ён гэтак-жя спакойна, нібы паводле даўно прынятага рашэння, апрануў новую куртку і, не спяшаючыся, накіраваўся ў той бок, дзе знаходзіўся санаторый.

Гэтым лесам хадзілі яны з Насцяй у школу. Лес яшчэ не думаў пра вясну: захутаны ў снег, маўклівы, ён знаходзіўся ў стане глыбокай зімовай спячкі. Ягор ішоў пакручастаю лыжнай, пракладзенай новым пакаленнем школьнікаў, як старых сяброў, пазнаючы елкі і сосны, што стаялі тут упярэмешку. Лыжня прывяла яго на палянку, упоперак якой ляжала старая, забітая маланкай сасна. Тут яны заўсёды рабілі прывал. Ягор уладжваў Насцю ў развілку сука, запэўніваючы, што гэта трон, яна царэуна, а ён асілак, які павінен заваяваць яе. Насця любіла гэтую гульню. Пакуль Ягорка да сёмага поту змагаўся з незлічонымі полчышчамі змеяў-гарынычаў, Насця сядзела сабе на троне і аплятала пірог з павідлам або грыбамі, які ён заўсёды прыхопліваў для яе з дому.

Нішто тут не змянілася, палянка ў някранутасці захавала іх дзяцінства, быццам не было ўсіх гэтых год і жыцця паасобна. І зваленая сасна, і куст глогу, і нават гэтая вось упартая, нязграбная карага, што тырчыць з-пад снегу, — усё тыя-ж.

Не было толькі старой злавеснай вароны, якая так палохала Насцю, вароны, якую яны, што ні дзень, заставалі тут разгульваючай па ствале забітай сасны. Ды не, вось і яна сама, нібы з казкі, плаўна спусцілася на шырокіх крыллях і, склаўши іх за спіной, заходзіла па ствале, косячи на Ягора пранізлівы жалезны зрак... і тады Ягор ускінуў рукі, шумнуў на варону, і тая, распластаўшы крылле і слізнуўшы над палянкай, схавалася ў ельніку. Ягор усміхнуўся, правею рукой па вачах, нібы яму паказалася здань, і рушыў далей.

Адсюль лес збягаў у глыбокі яр. Ягор, слізгаючы, спусціўся ўніз, следам за соснамі ўскарабкаўся на другі бок яру і хутка вышаў да ўзорыстай рашоткі, якая агароджвала санаторны парк. І як толькі ён убачыў гэтую рашотку, і роўныя алеі, і воддарль вялікі прыгожы будынак з калонамі, ачараванне лесу і далёкіх успамін згасла ў яго сэрцы, якое зноў стала насцярожаным і пустым.

Алея старых каржакаватых ліп прывяла Ягора да дома. Прамільнулі і схаваліся некалькі лыжнікаў у яркіх касцюмах. Дзесьці зайграла музыка. Лёгкая святочнасьць, разлітая над прыгожай сядзібай, дзе людзі толькі і рабілі, што забаўляліся і адпачывалі, мімаволі перадалася Ягору. Усміхаючыся нямаведама чаму, ён лёгкай хадой абагнуў сядзібу і апынуўся перад аднапавярховай прыбудовай. Нейкай дзяўчынай ў светлай вязанай кофце, якая зграбна аблягала яе, мыла нешта ў цынкавых начавах, пастаўленых ля самых дзвярэй.

Ягор з дзіўным задавальненнем пачаў сачыць за лянів-нядбайнімі рухамі дзяўчыны. Ночвы хадзілі хадуном і здавалася — вось-вось звяляцца з лаўкі, пена камякамі ляцела ў розныя бакі. Было нешта задзірліве ў тым, як дзяўчына шлëпала на лаўку дрэнна выкрученыя ручнікі. Ягор, які ў кожную, нават самую малую, справу ўкладваў душу, знаходзіў зараз нешта прывабнае ў гэтай нядбайнасці маладой істоты, якая яўна лічыла сябе створанай для лепшага, чым мыцё кухонных ручнікоў.

Дзяўчына падняла руку і паправіла валасы. Яе павольны, нібы спагадлівы, рух аддаваўся пяшчотным токам у целе Ягора. «Як дзіўна, — падумалася яму, — вось мне ўжо падабаўца іншыя дзяўчыты... Хоць-бы яна глянула на мяне». Нібы адгадаўшы яго маўкліве жаданне, дзяўчына павярнулася, Ягор убачыў тонкі бледны твар, сінія пад густымі вейкамі вочы, пульхныя падфарбаваныя губы — Ягор убачыў Насцю.

На нейкае імгненне навакольны свет уявіўся Ягору нібы адлюстраваным у вадзе: хісткім, зыбкім, няправільным. І ўслед затым надзвіва выразна, радасна і проста прагучэў Насцін голас:

— Божа мой, Ягорка!

Ён адчуў мокрыя Насціны далоні ў сябе на шчоках, твар яго нібы абдало свежым ветрам — і мінула першая хвіліна сустрэчы, аб якой ён думаў усе гэтыя доўгія гады.

— Ідзэм адсюль! — рашуча сказала Насця, нацягваючы на сябе кароткі футравы жакецик. — Падумаць толькі — Ягорка!

Ягор не быў-бы Насцінам Ягорам, калі-б не сказаў нават у такую хвіліну:

— А як-жа з работай?

— Ды ну яе!

Насця ўзяла Ягора за руку і павяла за сабой. Па дарозе яна нешта гаварыла пра сястру-гаспадыню, якая яе цярпець не можа; з-за гэтай агіднай старой яна страціла работу ў дому, але яшчэ паглядзім, чыё возьмем. Гэтыя выпадковыя падрабязнікі яе жыцця, выхапленыя з агульнага малюнка, балюча азваліся ў сэрцы Ягора, ён бачыў у іх пацвярджэнне горшых сваіх асцярогог.

— Сядай і расказвай, — сказала Насця, усаджваючыся на нізеньку, уросшую ў снег лаўку. — Усё расказвай, Ягорка!

Ягор з біянтэжана маўчаў: ён чакаў абыякавасці, сораму, расканяня, хлусні, слёз, але толькі не гэтай спакойнай і бязвіннай прыязні.

— Ды нічога... прыехаў вось, — прамармытаў ён, няспрытна апускаючыся на лаўку.

— А ты мала змяніўся, — гаварыла Насця, — нібы ростам меншы стаў. Гэта, напэўна, таму, што я вырасла. А я вельмі змянілася, так?

Цяпер Ягор выразна бачыў, як мала засталося ў ёй ад ранишай Насці; яна неяк уся патанчэла, выцягнулася, нібы лісічка, і фарбы яе не то што паблеклі, а далікатна, матаўа прыгаслі.

— Не, — сказаў Ягор, — ты не вельмі змянілася.

Яны замаўчалі. Ягор глядзеў як за плятнём бярозавых галін белы хрупкі дыск маладога месяца павольна румяніца

захадам. Ці было ў гэтым відовішчы нешта дзіўна-сумнае, але ён адчуў раптам няцерпны да слёз боль страты. Значыць, нічога няма і нічога не было. У той далёкі час ён не падумаў аб тым, што ў Насці яшчэ не прачнулася сэрца, а потым, калі прышоў яе час, яго не было побач, і ён застаўся там, за парогам, дзе засталася яе кароткая дзіцячая сукенка, дзіцячыя тупаносыя чаравікі, белакурыя, у золата, коскі.

Ён затым спытаў без інтанациі:

— Ты што-ж, думаеш зусім тут засташца?

— А чаго? Тут весела!

— Ды хіба гэта жыццё для цябе?

— Ну, хоць на чужое жыццё пагляджу.

— Людзі так не жывуць, — змрочна сказаў Ягор, — а адпачываюць. А ты хіба жывеш? Ты і працуеш якраз не паспраўднаму, праста круцішся каля чужога жыцця...

— Ды хопіць ужо! — з лагоднай нядбайнасцю адмахнулася Насця. — А ведаеш, Ягорка, тут адзін інжынер быў, у гадах ужо, а такі смешны! Ён усё гаварыў: з вамі хоць на край свету...

Ягор так і скаробіўся ўвесь, вось яны, сапраўдныя Насціны надзеі і імкненні!

Пры ўсёй сваёй бяспечнасці Насця зараз-жа чула ўгадала яго стан:

— Што гэта мы ўсё пра мяне, ды пра мяне, ты лепш пра сябе раскажы.

— Што рассказваць? Вучыўся, працаваў...

— Быццам нічога акрамя! Там у вас, відаць, шмат прыгожых было, ты з імі сябраваў?

— Усяляк бывала, — сам не ведаочы навошта, сказаў Ягор. Вочы Насці суха бліснулі, вакол вуснаў сабраліся злосныя зморшчынкі:

— Усе вы такія, вер вашаму брату!

— Я не так сябраваў, я праста сябраваў... — жорстка сказаў Ягор.

Насця маўчала. Ягор павольна ўзняў пільны, адчужаны погляд і з пачуццём, блізкім да адчаю, зразумеў, што па нейкай незразумелай сувязі какае не тую, страчаную сяброўку дзіцячых год, а вось гэтую, бледную, незнаёмую, чужую жанчыну.

— Што ты? — устрывожана спыталася Насця, заглядаючы яму ў твар.

— Нічога... — уласны голас даходзіў да Ягора нібы здалёк. — Я хацеў табе сказаць... давай будзем разам.

— Як гэта разам?

— Ну, разам, як у дзяцінстве вырашылі...

Насця засмяялася нягучна ад душы:

— А ты, Ягорка, праўда, зусім не змяніўся, ну, ні крышачкі!

— Так, у гэтым не змяніўся...

— Ты добры хлопчык, Ягорка, — сказала Насця, і ў голасе яе не было ўсмешкі, ён гучэй сур'ёзна і сумна. — Толькі не трэба аб гэтым.

Яна яшчэ нешта гаварыла, але слова яе ішлі міма Ягора. «Хлопчык, — паўтарыў ён пра сябе, — хлопчык!». Ягор чытаяў цяжкія кнігі, калі Насця зубрыла азбуку, ён канчачу сямігодку, калі яна пакутавала над задачамі з адным невядомым; ён ад'ядждаў у інстытут, калі яна здавала пераэкзаменоўку ў сёмы клас; ад яго даведалася Насця назвы дрэў, жывёлы, і птушак, і чаму самалёт не падае з неба, і што сапраўдная дружба — гэта на ўсё жыццё. І вось аказаўлася, што яна стала больш дарослай за яго, а ён застаўся хлапчуком. І Ягор на момант уявіў сабе тое, што давала Насця яе дзіўная перавага. Ён уявіў сабе, як не для яго, а для другога двое сініх, апушаных вейкамі вачэй сышліся ля пераносся ў адно вялікае, глыбоке і махнатае вока, сышліся, каб не разыходзіцца хвіліны, роўняя вечнасці...

Ён устаў і, не азіраючыся, закрохчыў па целіне к лесу.

Снег пад вечар прыхапіла цвёрдай скарынкай, але ўнутры ён быў падатлівы, і Ягор раз-по-раз правальваўся, спатыкаўся, пругкія галіны сцябалі яму твар. Вакол пацямнела, з-за дымчатай хмары выкаціўся месяц, і ўперадзе над лесам цьмянім серабром запаліўся школыны ветрапаказык. І зноў былое, дзіцячае, з уладнаю сілай ахапіла Ягора. Аднойчы па дарозе ў школу іх захапіла мяцеліца. Маленькая Насця выбілася з сіл, але ён ведаў, што нельга паварачваць назад, калі ідзеш да правільнай мэты, ведаў, што нельга дазваліць гэтага і Насці, распешчанай, самавольнай Насці. З жорсткай пяшчотай прымушаў ён яе ісці ўперад, а калі ў яе пачалі падгінацца калені, ён узяў яе на рукі і панёс праз

завейнае поле па глыбокім снегу, хоць і сам ледзь не вайдзе з ног...

Усё гэта з такой выразнасцю прыпомнілася яму зараз, што ён адчуў вагу маленькага цяжкога цела Насці на сваіх руках, яе чыстае дыханне. Як-жа так здарылася, што ён праглядзеў потым, выпусціў з рук гэтае дарагое яму жыццё? Не, за ўсё, што стáлася, у адказе ён адзін, ён моцны...

І Ягор павярнуў назад. Калі ён дабраўся да санаторыя, вакол дома не было ні жывой душы, наверсе ў шырокіх воках гарэла святло, за праstryтымі фіранкамі мільгалі цені людзей, і Ягор вырашыў чамусьці, што Насця там. Ён падышоў да адкрытай тэррасы і ўбачыў за калонамі дзве жаночыя постасці. Адна з жанчын сядзела ў плеценым крэсле, другая —



гэта была Насця — стаяла, прытуліўшыся да калоны. Твар Насці, роўнай, чистай белізны, у наверным святле вечара здаваўся стомленым і сумным, вочы схаваны ў глыбокі, цёмныя цені. На ёй быў той-жа куцы футравы жакецик, галаўна нядбайна павязана белай шарсцяной хусткай, на нагах модныя туфлікі з высокім абцасам. Ягор, не дыхаючы, застыў на месцы: зараз, нарэшце, ўсё стане вядома, ўсё вырашицца.

Спачатку дзяўчыты вялі нейкую малазначную размову, з якой Ягор разумеў толькі, што ў гасцінай будуць танцы, а Насці няўмка туды пайсці з-за сястры-гаспадыні, але яна ўсё-такі пойдзе: «Пайду, і ўсё тут!»

— А хутка цябе твой Уdal'цоў выкліча? — спыталася сябровука.

— Я адкуль ведаю, — стомлена азвалася Насця.

— Каму-ж ведаць?.. Або пісаць перастаў?

— Значыць, перастаў! — Насця страсянула галавой, Ягор яшчэ днём прыкметіць у яе гэтую звычку; здавалася, яна страсае з сябе нешта лішнє, што перашкаджае.

— Я заблыталася, мне і разблытаца. Калі хочаш ведаць, у мяне ёсць адзін чалавек... Мне толькі клікнуць варта, ён тут-жа з'явіцца!

— Што-ж за чалавек такі?

— А такі! Мы з ім ўсё жыццё адзін аднаго кахалі, толькі ён потым вучыцца паехаў...

— Зноў-жа паехаў! — усміхнулася сябровука. — Значыць, не патрэбна ты яму.

— Вось і патрэбна! — з гордым выклікам сказала Насця. — Нікому, можа, не патрэбна, а яму патрэбна. Толькі пакліч я!

— Ну, я пайду, — абыякава азвалася сябровука, — мне на дзяжурства час...

«Чаму-ж я не іду? — гаварыў сабе ўвесь гэты час Ягор. — Чаму не пакіну яе адну, яна-ж сама выбрала для сябе гэты лёс? Цяпер-жа, калі я ўсё, ўсё ведаю, хіба я не ў сілах, не ўправе пайсці? Што-ж гэта такое, нарэшце, тое, што людзі называюць каханнем? Як здарылася, што я аказаўся ў адказе за яе перад сабою, перад ёю, перад ўсімі людзьмі? Ці гэта і ёсць каханне: быццам табе даверылі душу жывую, і ты на век за яе ў адказе?»

Ягор вышаў на свято і ціха сказаў:
— Я прышоў за табой, Насця.

Насця рэзка адхілілася. На твар яе ўпаў цень ад калоны, вочы бліснулі з цемры варожа і насцярожана:

— Ты чаго тут?

— Я ўсё чуў, Насця... Ідзем-жа са мной.

— Патрэбен ты мне! Гэта я толькі для яе гаварыла...

— Ідзем, Насця, — пайтарыў Ягор настойліва і пяшчотна.— Ты-ж бачыш, нельга ўхапіць шчасце з чорнага ходу.

— Вучыш? Якія ўсе разумныя сталі...

— Я заўсёды вадзіў цябе добрымі дарогамі, чаму ты так гаворыш са мной?

— А што мне — на калені стаць? Дзякую, пашкадаваў мяне, бедную. Не дачакаешся! Ідзі, не хачу цябе бачыць!..

Калі Ягор павольна, нібы несучы на сабе непасільны ця-

жар, ішоў палявою дарогай у вёску, яму здалося, што нехта паклікаў яго. Ён азірнуўся, але поле пад месяцам было паннейшаму пуста, светла і сумна. Ён пайшоў далей і хутка зноў пачуў сваё імя. І тут ён прыкметцю на цёмным фоне лесу цёмную фігурку, якая прабіралася па целіне к дарозе.

— Ягорка! — быццам з-за краю свету да яго Насцін голас.

Ягор бачыў, як Насця спатыкалася, падала, упіралася рукой у снег, каб падняцца, і зноў падала; касынка спаўзла з галавы, куцы жакецік расшпіліўся.

— Ягорка! — прагучэў знаёмы, дзіцячы голас Насці.

І гэты голас упаў яму ў саме сэрца. Ранейшая, маленъкая Насця клікала Ягорку на дапамогу. Ягор спыніўся, ударыў сябе кулаком у грудзі і кінуўся ёй насустроч.

Пераклад з рускай мовы



Заклік маладых работніц Марынаўскага соўгаса (Акмолінская вобласць Казахскай ССР) знайшоў гарачы водгук сярод дзяўчат Маладзечанскай вобласці. У райкомы і гаркомы ЛКСМБ паступаючы заявы ад дзяўчат з просьбай паслаць іх на асваенне новых зямель.

На здымку: група дзяўчат горада Маладзечна, якія выказалі жаданне паехаць у Казахстан на новыя землі; у першым радзе (злева направа) — Янушкевіч Тамара, работніца электрастанцыі, Гараінава Дзіна — работніца гаркома КПБ, Новікова Аляксандра — загадчыца склада ліцейна-механічнага завода, Прохарава Рыма — прыёмшчыца АТК ліцейна-механічнага завода; у другім радзе — Макуха Ганна — бухгалтар рэстарана, Чaeўская Клава — майстар масавага пашыву швейнай фабрыкі.

Фото Н. Белабровіка
(Фотахроніка БелТА)

У ВАЕННАЙ акадэміі імя Фрунзе беражліва захоўваецца анкета, запоўненая 25 лістапада 1918 года В. І. Чапаевым. На пытанне: «Ці належыце вы да ліку актыўных членоў партыі. У чым выявілася ваша актыўнасць?» — Чапаеў адказаў: «Належу. Сфарміраваў 7 палкоў Чырвонай Арміі».

У гэтым адказе — увесы Чапаеў: кіпучая, дзейная чалавечая натура, таленавіты легендарны палка-водзец.

Без пераўтлічэння можна сказаць, што імя Чапаева служыла і будзе служыць не аднаму пакаленню совецкіх людзей, як сімвал беспрыкладнай адданасці справе свайго народа і сваёй Радзімы, як сімвал беспрыкладнага герайзму і мужнасці.

Нарадзіўся В. І. Чапаеў у 1887 годзе ў сям'і селяніна-бедняка вёскі Буданка Чэбаксарскага павета. Вечная нястача і голад змусілі бацьку Чапаева пакінуць родную вёску і наследжанае гнездо. У пошуках заработка і шчасця пайшоў ён на Волгу — гэтую маці-карміцельку, якая спакон веку давала кавалак хлеба галоднаму люду.

Жорсткая школа бяздомнага жыцця назаўсёды паклала адбітак на жывую, успрымальную натуру Васілія Іванавіча, сфармавала яе, навучыла разумець жыццё такім, якім яно было ў рэчаінасці: жорсткім і нелітасцівым да беднякоў, бясконца шчодрым для тых, чые кішэні лопалі ад залатых чырвонцаў.

Легендарны палка-водзец

(Да 35-годдзя з дня гібелі В. І. Чапаева)

Вось што гаворыць аб сабе Чапаеў у аднайменнай гісторыка-біяграфічнай аповесці Д. Фурманава:

«Пра дзіцячыя гады амаль што і не памятаю нічога, ды мабыць і памятаць няма чаго — яно ў вёсьцы ва ўсіх аднолькавае. А падрос к дзвяятаму году —

у людзі аддалі, і вандраваў я па гэтых людзях праз усё маё жыццё... Перш-на-перш далі свіні пасвіці — і я практику на іх вытрымаў: вялікую скаціну адразу не даюць. Калі на свініх налаўчыўся, пастухом зрабіўся сапраўдным, а з пастухоў арцель цяслярная мяне ўзяла, сваёй справе начала вучыць... З імі і працаваў, па нарадах хадзіў, а потым з цесляроў у крамку трапіў, да купца... Гандляваць вучыўся, красці-наравіўся, ды не вышла нічога — вельмі ўжо не па душы было мне ашуканства... Плюнуў я на гандаль у той раз і падумаў сабе: што-ж, моў, рабіць я буду, сірата? А ў гадах быў — па семнаццатым. Думаў-думаў, ды выдумаў па Волзе хадзіць, па гарадах народ усякі разгледзець, ды як хто живе — разведаць асабіста...»

Калі служба надышла — служыцца пайшоў, а служыцца пайшоў — вайна прыйшла... Да самага таго часу і выхаду няма з-пад стрэльбы...».

В. І. Чапаеў прайшоў франты першай сусветнай вайны, быў не раз паражаны і за адвагу ўзнагароджаны чатырмі георгіеўскімі крыжамі.

Лютаўская буржуазна-дэмагратачна рэвалюцыя 1917 года захапіла яго ў адным з саратаўскіх шпіталяў. Яшчэ зусім палітычна неадукаванаму Чапаеву не цяжка ўсё-ж было зразумець, што яго жыццёвы шлях павінен зліца са шляхам партыі большэвікоў, якая несла працоўнаму народу праўду і вызваленне ад ланцугоў капіталізма.

Прыехаўшы ў верасні 1917 года ў Пугачоў (тады Нікалаеўск), Васілій Іванавіч уступае ў рады большэвіцкай партыі і з уласцівай яму гарачнасцю і энтузіязмам аддае сябе народнай справе.

Атрымаўшы ад партыйнага камітэта накіраванне на работу ў 138 запасны полк, Чапаёў вельмі хутка заваёвае сярод салдат тую любоў і сіmpатию, якімі ў далейшым карыстаўся ён нязменна. Прастата і чуласць у абыходжанні з салдатамі, праудзівасць і шчырасць, вясёлы і таварыскі характар — усё гэта рабіла яго папулярным сярод рабочых і селян, прыцягвала іх да яго, рабіла іх гатовымі заўсёды пайсці разам з ім у бой.


Вось як расказваецца ў адной са шматлікіх легенд аб Чапаеве:

«Калі з песняй ідуць у бой і камандзір наперадзе, — гэта самі чапаеўцы і ёсць. А самы смелы — Чапаёў. І прости, што баец-чырвонаармеец: бою няма — ён песні спявае разам з усімі і танцы танцуе, а спаць ляжа — таксама разам з усімі. За смеласць, за прастату і любілі яго байцы. У крывауду нікога не дасць, стаіць за зямлю і волю».

Будучы прызначаным ваенным камісарам горада Нікалаеўска, В. І. Чапаёў горача ўзяўся за фарміраванне атрадаў і ў пачатку 1918 года разгроміў адзін за другім некалькі кулацк-эсэраўскіх мецяжоў. Адзін з такіх контэррэвалюцыйных мецяжоў быў па-даўлены ў г. Балакове, дзе жылі бацькі Чапаева і дзе быў па-зверску забіты яго малодшы брат Грыгорый Іванавіч — ваенны камісар гэтага горада.

На фарміраванне палітычнай свядомасці Чапаева велізарны ўплыў зрабіў Дзімітрый Фурманаў, які працаваў у 1919 годзе камісарам Чапаеўскай дывізіі. Вытрыманы большэвік, чалавек вялікай культуры, Фурманаў клапатліва і тактычна накіроўваў у правільнае рэчышча ўсе тыя лепшыя задаткі чапаеўскай натуры, арганічна звязаныя з той стыхінасцю і падчас анархінасцю, якая была ўласціва Чапаеву. Чапаёў пераадолеў у сабе стыхію і з дапамогаю партыі большэвікоў узняўся да высокага ўзроўню камандзіра-большэвіка.

Вясной 1919 года пачаўся першы паход Антанты супроць Совецкай рэспублікі. «Паход гэты быў камбінаваным, — пісаў І. В. Сталін, — таму што ён меркаваўся не іначай як сумеснае нападзенне Калчака, Дзенікіна, Польшчы, Юдзеніча і змешаных англо-рускіх атрадаў у Туркестане і Архангельску, прычым цэнтр цяжару ляжаў у раёне Калчака».



В. І. Чапаёў. Рысунак мастака П. Васільева.

Атрымаўшы неабходную дапамогу ад урада ЗША, Калчак са 130-тысячнай арміяй стаў хутка прасоўвацца на захад, пагражаючы Казані, Сімбірску і Самары.

25 красавіка 1919 года Чапаеўская дывізія пачала контрааступленне.

«Наперад, таварыши! Уся Расія і працоўныя ўсіх краін глядзяць на нас — збаўлення ад уцісу буржуазіі чакаюць ад нас працоўныя», — такі заклік гучэй у загадзе Чапаеўская часці дывізіі.

У жорсткіх баях пад Бугурусланам, Белебеем і Бугульмой Чапаеўская дывізія сумесна з іншымі вайсковымі злучэннямі Усходняга фронта нанесла Калчаку цяжкае паражэнне. У чэрвені 1919 года, адбываючы «псіхічную атаку» пад Уфой, Чапаёў быў паранены ў галаву. Нягледзячы на гэта, ён прыскакаў з перавязачнага пункта з забінтованай галавой і павёў сваю дывізію на штурм Уфы. За ўзяцце Уфы Чапаёў, як і многія іншыя камандзіры, быў узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга.

Усе намаганні белаказакаў затрымаць наступленне Чапаева не мелі поспеху. Чапаеўцы занялі Уральск, станіцы Скворкінскую, Бударынскую, Лбішчэнскую. У станіцы Лбішчэнской спыніўся штаб дывізіі. У ноч з 4 на 5 верасня белаказакі падкраліся да станіцы і знянацку напалі на штаб Чапаева. Абуджаны перастрэлкай, Чапаёў папрабаваў арганізація супраціўленне, але сілы былі надта не роўныя. Уесь паранены і акрываўлены, не пакідаючы адстрэльвацца, адступаў Чапаёў з таварышамі, якія ўцалелі, да ракі Урал, у хвалях якой ён загінуў.

Вось як апісаны Д. Фурманавым апошнія хвіліны легендарнага палкаводца:

«— Спускай яго на ваду, — крыкнуў Пецька. І ўсе зразумелі, каго гэта «яго» трэба спускаць. Чацвёра, што стаялі бліжэй, падтрымліваючы асцярожна акрываўленую руку, зводзілі Чапаева ціха ўніз па пясчанай кручы. Вось кінуліся ўсе чацвёра, паплылі... Ужо былі каля самага берагу — і ў гэты самы момант драпежная куля ўдарыла Чапаева ў галаву... Калі спадарожнік, які папоўз у асаку, азірнуўся, — ззаду не было нікога: Чапаёў патануў у хвалях Урала...»

У гады Вялікай Айчыннай вайны Чапаеўская дывізія насмерць стаяла на абаронных рубяжах, наносічы сакрушальныя ўдары па нямецка-фашистычных захопніках. Імя Васілія Іванавіча Чапаева — легендарнага героя грамадзянскай вайны — натхняла мільёны совецкіх салдат на бяссмертныя подзвігі ў барацьбе за свабоду і незалежнасць нашай Радзімы.

Імя Чапаева жыве, натхняе совецкіх людзей і зараз.

Е. НАТАЛЫНА.



Мал. В. Ціхановіча.

ВЫДЗЕЎБ дзяцел у асіне дупло, збудаваў гнядзо і вывеў дзетак — траіх дзятлянятак.

Растуць малыя, а дзяцел цешыцца: «Выгадую, — думае, — дзяцей, на старасць падмога будзе...»

Ды недарэмна кажуць: «Хто-б дзятла ведаў, каб не яго доўгі нос?» Не ўмеў ён радавацца сам сабе, а раструбіў на ўвесь лес пра сваіх дзяцей. Каго ні спаткае — усім хваліцца: «Якія ў мяне сладкія дзеткі! І разумныя, і прыгожыя. Другіх такіх няма ні ў кога...»

Дачулася пра гэта лісіца. Захацелася ёй маладых дзятлянятак пакаштаваць. Але як-жа іх з гнядза дастаць? На дрэвы лазіць лісіца спрыту не мае.

Дзяцел дзяцей гадуе, — корміць, поіць, а лісіца калі асіны пахаджвае, зубы выскаляе і ўсё думае, як дзятлянятак са свету звесці. І надумалася-такі. Падыходзіць аднойчы да асіны ды давай хвастом па камлі стукаць.

Высунуў дзяцел галаву з дупла і кажа:

— Што ты, лісічка, робіш? Навошта маіх дзяцей пужаеш?

— Вось як, — кажа лісіца, — дык у цябе і дзеці ёсць?

— Ёсць, — адказвае дзяцел. — І такія-ж сладкія дзеткі!

— Ну, дык выганяй іх вон адгэтуль! — грозна загадала лісіца. — Ды і сам выбірайся, бо я зараз буду дрэва секчы...

— Навошта табе гэтае дрэва? — пытаецца дзяцел.

— Як гэта навошта? На дровы парэжу, у печы паліць буду!

— Ой, лісанька, ой, матанька! — пачаў прасіцца дзяцел. — Дай хоць дзяцей пагадаваць, тады і сячы сабе дрэва. Куды-ж я цяпер з малымі падзенуся?

А лісіца яшчэ мацней стукае хвастом па дрэву:

— Не магу я чакаць, пакуль ты дзяцей пагадуеш! Хто вінават, што ты якраз на гэтай асіне гнядзо зрабіў! Мала лесу было, ці што?

— Яно то праўда, — кажа дзяцел, — лесу нямала. Ды хто-ж ведаў, што табе гэтае трухлявая асіна на дровы спатрэбіцца...

— Трэба было запытацца ў мяне, раней чым гнядзо рабіць, — злоеца лісіца. — Сам вінаваты.

Пачухаў дзяцел сваю стракатую галаву.

— Што-ж мне рабіць, лісанька? Дай раду.

Аблізнулася хітрая лісіца, павярцела хвастом ды кажа:

— Скінь мне адно дзіця, дык не буду секчы дрэва.

Падумаў дзяцел — шкада дзіцяці, але што зробіш: хоць двое яму застануцца. І скінуў адно дзятлянятка. Лісіца падхапіла яго, пабегла за куст ды з'ела.

Назаўтра зноў прыходзіць.

— Скінь яшчэ адно дзіця, — кажа дзятлу, — а то буду дрэва секчы.

І давай хвастом па асіне барабаніць.

Як ні прасіўся дзяцел, а давялося яшчэ адно скінуць.

Увайшла ў смак лісіца, праз дзень зноў прышла. Шкада дзятлу апошніе дзіця аддаваць. Ён і кажа:

— Пачакай, лісічка, хоць да заўтра. Дай хоць крыху яшчэ з дзіцяці пацешыцца.

— Добра, — згадзілася лісіца. — Прыйду заўтра.

Сядзіць дзяцел у дупле, бядуе і ўсё думае, як яму ад лісіцы ўратавацца. Ды нічога прыдумаць не можа. Тым часам прылятае да дзятла ў госці яго кума — шэрый варона.

— Так і так, — кажа ёй дзяцел, апусціўшы нос. — Не да гасцей мне, кумка: апошнє дзіця лісіца адбірае.

Варона была птушка старая і разумная, не такая, як іншыя.

— Дурань ты, — кажа яна, — не аддавай!

— Дык-жа лісіца дрэва ссячэ і ўсёроўна загубіць нас.

— Гэта яна толькі страшыць цябе. Як прыйдзе заўтра, дык ты скажы ёй: «Сячы сабе, я цябе не баюся!»

Узрадаваўся дзяцел, падзякаваў вароне-куме за разумную параду і нават добра пачаставаў яе за гэта жукамі-караедамі.

Прыбягае назаўтра лісіца.

— Ну, дзяцел, — кажа, — скідай апошніе дзіця, а то зараз дрэва ссяку.

А дзяцел высунуў з дупла свой доўгі нос і кажа:

— Сячы сабе, я цябе не баюся!

Здзівілася лісіца — адкуль толькі дзяцел розуму набраўся?

— Хто цябе навучыў так гаварыць? — пытаецца.

— Свяячка мая, — смела адказаў дзяцел.

— Якая свяячка?

— Варона-кума.

Узлавалася лісіца на дзятлаву куму. «Пачакай-жа, — думае, — я ёй не дарую гэтага». І пайшла преч, глытаючы сліну.

Думала яна, думала, як вароне адпомесціць, і на-думалася-такі. Выбегла на палянку, лягla і прыкіну-лася мёртвай.

Убачыла гэта варона з дрэва. «Эге, — узрадавала-ся яна, — нядрэнная спажыва валеенца».

Тут яна крыллямі — мах, мах! І, як бачыш, каля лісіцы апнулася. Дзеёбанула спачатку ў хвост, каб праверыць, ці сапраўды лісіца мёртвая. А тая — на-ват не зварухнулася. Ляжыць, як дохлая. Варона пасмялела, падскочыла да галавы і ўжо намерылася дзеёбануць у вока... А лісіца як усхопіцца ды цап варону за нагу!

— Ага! — зарагатала лісіца, выскаліўши зубы. — Папалася мне на абед замест дзятляніці. Будзеш ведаць, як дзятла вучыць.

— Ну, што-ж, — кажа варона, — перахітра ты мяне. Цяпер я толькі аднаго баюся: каб ты не мучыла мяне так, як твая маці мучыла маці.

— А як-же яна мучыла? — пытаецца лісіца. — Нешта я не памятаю.

— Бо ты малая тады была...

— Дык раскажы хоць, — зацікавілася лісіца.

— Добра, раскажу, — ахвотна згадзілася варона. — Было яно так. Твоя маці злавіла маю маці. Вось як ты мяне зараз.

— Ну, вядома, — перапыніла яе лісіца. — Мая маці была не такая дурная, як твая.

— Так, так, — адказала варона. — Яна і праўда была разумная, твая маці, бо не захацела есці маю маці з пер'ем: пер'е-ж нясмачнае!

— Вядома, нясмачнае, — падтакнула лісіца.

— Дык твоя маці зрабіла вось як: узяла два рэшты, усадзіла туды маю маці, потым склала рэшты адно да аднаго ды як пусціла іх з крутой гары, дык на маёй маці ні пярынкі не засталося — усё чиста асыпалася. Бэр! — скаланулася варона. — Гэта самая страшная пакута для нас, варон...

«Добра-ж, — падумала лісіца. — Не буду я дурней-шай за сваю маці».

Дастала яна два рэшты, усадзіла туды дзятлаву куму ды і пусціла тыя рэшты з крутой гары. Рэшты раз'ехаліся ў бакі, а варона ўзнялася сабе і паляцела на дрэва. Села на суку і кажа да лісіцы:

— Ну, вось цяпер і гадай, хто з нас разумнейшы...



ПАРАДЫ БАЦЬКАМ

Пра першакласнікаў

Наша школа — самая перадавая школа ў свеце — заўсёды, усюды і ва ўсім, што датычыць дзяцей, ідзе на дапамогу сям'і.

Кваліфікаваны калектыв совецкіх педагогаў, ведучы вучэбна-выхаваўчую работу, узбагачае дзяцей ведамі, умениямі і навыкамі, крок за крокам фармуе іх свядомасць.

Але выхаваўчыя намаганні школы павінны знаходзіць ва ўсім і заўсёды актыўную педагогічную прадуманую падтрымку ў сям'і. У дзевятым супрацоўніцтве школы і сям'і расце аўтарытэт бацькоў, сіла іх разумнага ўплыву на дзяцей.

Многія маладыя бацькі добра разумеюць гэта, хочуць зрабіць ўсё, што можа ад іх залежаць, але не ведаюць, як гэта зрабіць. У такім выпадку трэба добра азнаёміцца са школай, пагутарыць з настаўнікам, атрымаць ад яго адказ на ўсе хвалюючыя пытанні. А такіх пытанняў павінна быць сямігадовы ўзрост.

Школьнае навучанне, як вядома, патрабуе ад школьніка пэўнага ўздроўню развіцця. Ён павінен

ужо мець элементарныя звесткі аб жыцці людзей, аб прыродзе, некаторыя навыкі разумовай працы, умець слухаць настаўніка, арганізавана сядзець на ўроку, быць цікаўным, хацець вучыцца, наведваць школу. Нямалаважнае значэнне маюць і санітарна-гігіенічныя навыкі.

Ужо з першага дня заняткаў настаўнік бачыць, у якой меры падрыхтавана дзіця да вучобы, надчым трэба яшчэ папрацаваць бацькам. Вось чаму паміж бацькамі і настаўнікамі неабходна самая цесная сувязь, узгодненасць дзеянняў.


Абавязак бацькоў — добра ведаць узроставыя і індывідуальныя асаблівасці дзіцяці. Прафесар К. Н. Карнілаў, характарызуючы сямігадовы ўзрост, піша:

«Успрыманні дзяцей сямігадовага ўзросту знаходзяцца ў стадыі пераходу ад выпадковай і нематывованай цікаўнасці да больш сталага і аргументаванага працэсу цікаўнасці, звязанага са здольнасцямі дзяцей назіраць і, калі можна

так сказаць, даследаваць. У назіральнасці дзяцей яшчэ шмат недахопаў: няўменне аналізуаць і схватваць асноўнае... Выхаванне назіральнасці павінна заняць віднае месца ў педагогічнай работе з гэтымі дзецьмі, бо іменна назіранне з'яўляеца крыніцай накаплення ў іх адпаведнага запасу ведаў».

Але каб правільна паставіць выхаванне назіральнасці дзіцяці, трэба ведаць яго індывідуальныя асаблівасці. І вось у гэтым бацькамам неабходна кваліфікаваная дапамога настаўніка.

Што датычыць непасрэднай дапамогі дзіцяці ў вучобе, то бацькі павінны загадзя, хоцьбы каротка, азнаёміцца з праграмай першага класа. Гэта тым больш важна, што сёлета школы будуть працаўаць па новых праграмах і што ў I—IV класах уводзіцца рука-дзелле. Ніхто лепш, чым настаўнік, не можа азнаёміць бацькоў з праграмай і методыкай дапамогі дзецим у сям'і. Характар дапамогі заўсёды залежыць ад прычыны ад-



31 па 4 жніўня гэтага года ў Мінску гасцівала дэлегацыя рускай, украінскай і беларускай моладзі Канады. Госці азнаёміліся са славутымі мясцінамі горада, пабывалі на аўтазаводзе, у музеі Вялікай Айчыннай вайны, у Палацы піонераў, наведалі два піонерскія лагеры.

На здымку: члены дэлегацыі ў Мінскім Палацы піонераў. З прывітальным словам выступае член дэлегацыі Іда Кавалевіч.

Фото Д. Прэс і Г. Масальскага.

ставання дзіцяці ў вучэнні. Калі дзіцяці лянуеца, а бацькі выконваюць за яго ўрокі, то зразумела, што такая дапамога толькі школдзіцу справе навучання і выхавання.

Бацькі абавязаны выхоўваць у дзіцяці навыкі асабістай гігіёны. Вучань павінен з'яўляцца ў школу з чистымі рукамі, шыяй, тварам, з каротка абрэзанымі пазногцямі, падстрыжаным і прычесаным. Вопратка на ім павінна быць чистая і ахайнай, абутак начышчаны. Пры сабе заўсёды трэба мець чистую насоўку. Нельга быць абыякавым да гэтых патрабаванняў. Іменна з іх настаўнік і пачынае выхаваўчую работу.

З першых дзён вучобы ў першакласніка будзе жаданне несці ў школу ўсю сваю вучэбную маёмысць. Бацькі абавязаны прасачыць кожны раз, каб у сумцы былі толькі тыя прадметы, якія патрэбны для заняткаў паводле раскладу на даны дзень, каб рэчы былі пакладзены ў пэўным парадку. Кнігі павінны быць агорнуты ў паперу і надпісаны. Школа прад'яўляе строгія патрабаванні да ахайнасці вучнёўскіх спышткаў. Каб куткі спышткаў не згіналіся, трэба класці іх у папку. Ручкі, пер'і і алоўкі павінны знаходзіцца ў пенале. У сумцы не павінна быць нічога лішніяга.

Школьніка адразу трэба прывучыць да правільнай пасадкі пры выкананні хатняга задання. Ен павінен мець сваё рабочае месца з дастатковым асвятленнем і па магчымасці зручнай мэбллю. Сядзець трэба пррама, злёгку нахіліўшы галаву ўперад. Крыху сагнутыя ногі

павінны стаяць на падлозе або на падстаўцы. Адлегласць вачей ад кнігі або спыштка 30—35 см.

Вельмі важна прывучыць школьніка да пэўнага рэжыму дня, які забяспечвае правільны адпачынак, неабходную ў вучэнні працаздольнасць, прывівае навыкі самому сачыць за захаваннем і ўмацаваннем здароўя. Для дзяцей першых, другіх і трэціх класаў першай змены рэкамендуецца наступны рэжым дня:

Пад'ём	7.30
Ранішні туалет і снеданне	7.30—8.15
Знаходжанне ў школе . . .	8.30—13
Абед	13.30—14.30
Вольны час	14.30—17
Падрыхтоўка ўрокаў . . .	17.30—19
Вячэра	19.30—20
Сон (пачатак)	20.30

Гэты арыентыровачны рэжым дня павінен быць узгоднены з унутраным распарадкам школы і сям'і, а ў патрэбных выпадках і з урачом.

Вельмі добра, калі бацькі азнаёміца з планам выхаваўчай работы настаўніка. Гэта дазволіць сканцэнтраваць работу са школьнікам на самым галоўным.

Трэба памятаць, што выхаванне дзяцей — складаная справа, якой трэба ছастойліва вучыцца. Рэкамендуем прачытаць «Кнігу для бацькоў» А. С. Макарэнкі, азнаёміца з кнігай А. Е. Адрыяна «Воспитательная работа в первом классе» («Учпедгиз». 1954).

С. ЦЯРЭШЧАНКА

ДЗЕ КУПІЦЬ КАЗКУ?

Я маладая маці. Жыву ў Полацку. У мяне трохгадовая дачка Шурочка. Як і кожная маці, я хачу выхаваць дачушку так, каб яна была поўнацэнным грамадзянінам нашай цудоўнай Радзімы. Аднак выхаванне дзяцей, як мне здаецца, нямысліма без кнігі. Кнішка — самы разумны дарадца чалавека — з малых год адкрывае перад ім усё тое новае і цікавае, гаспадаром чаго ён потым сам становіцца.

Нашы совецкія паэты і пісьменнікі ствараюць нямала карысных і цікавых кніжак для дзяцей. Шмат цікавага пакінулі дзесяцім у спадчыну нашы класікі. Цудоўныя казкі і быліны, на якіх могуць вучыцца і развівацца дзеці, склаў наш вялікі народ.

У газетах нярэдка можна прачытаць, якімі велізарнымі тыражамі выдаюцца кніжкі для дзяцей. Проста зайдзрасць бярэ. А ў нас, у Полацку, ні ў адным магазіне культтавараў, ні ў адной кнігарні нельга купіць ні казкі, ні верша, ні апавядання, разлічаных на дашкольны ўзрост. Хто ў гэтым вінаваты?

Кніжкі для дзяцей пішуцца і выдаюцца. Чаму-ж нашы работнікі гандлю так абыякава адносяцца да такога простага і ў той-жа час адказнага пытання, як дзіцячая кнішка?

М. МАСКОВА

Ад змроку да святла

Гэта вельмі цікавая кніга. Цікавая і павучальная. Яе нельга чытаць абыякава. У апавяданнях, напісаных класікамі — вялікімі рускімі пісьменнікамі і выдатнымі майстрамі культуры Еўропы і Амерыкі, ва ўрыўках з буйных тварэнняў Шарля дэ Костэра і Марка Твэна, Эміля Залі і Этэль Ліліян Войніч, у публіцыстыцы Максіма Горкага і Юліуса Фучыка, у вершах Владзіміра Маякоўскага і, нарэшце, у мудрых і простых казках, створаных народам, — ва ўсіх гэтых матэрыялах, сабраных у кнізе «Ад змроку да святла», прысутнічае ваяйнічая нянявісць да цемрашалаў і манюк у сутанах і расах, да царкоўнікаў, да гэтых агідных «айцоў цемры», якія атручвалі і атручваюць свядомасць працоўных атрутай рэлігіі.

Кніга дае вобразнае ўяўленне аб tym, хто і як выкарыстоўвае міф аб богу, каб аддягваць чалавека працы ад насутных патрэб і зямных спраў, ад класавай барацьбы і актыўнай дзейнасці.

Рэлігія заўсёды прыхільніца змроку, рэакцыі, прыгнечання. Крыжам і казаннямі бласлаўляе яна чорныя замыслы дармаедаў. Так было і ў далёкім мінулым, так ёсьць і цяпер, у нашыя дні. Гэта яна, рэлігія, аддавала і аддае анафеме барацьбіту за народнае шчасце; гэта яна распальвала вогнішчы ля ног вялікіх вучоных і вынайдцаў, якія навукова тлумачылі свет і яго законы; гэта яна вучыла і вучыць простых людзей схіляць галовы перад уладай феадалаў, прыгоннікаў, памешчыкаў і капиталістаў; гэта яна цяпер асяніе крыжам разбойніцкія арміі імперыялістаў; гэта яна вучыла і вучыць пакорлівасці, маўчанню, ціхмянасці тых, хто ўзнімаецца на барацьбу за зямлю і волю, за мір і дэмакратию ва ўсім свеце. Рэлігія гвалтоўна ўнушае чалавеку думку аб рабскім убожстве яго перад богам, ад бога абыцаючы ўсе даброты і радасці жыцця на tym свеце.


Аніякай, нават самай дзвісной хлуснёю не грэбаюць у імя гэтага служкі царквы. Яны здраджаюць радзіме і ўзнімаюць зброю супроты сваіх суайчыннікаў, каб затрымаць рэвалюцыю і перашкодзіць перамозе простага народа над прыгнітальнікамі.

* «Ад змроку да святла». Антырэлігійная кніга для чытання. Дзіцячае выдавенцства, 1954 г., стар. 356.

Французскі пісьменнік Фелікс Гра ў рамане «Марсельцы», урывак з якога прыводзіцца ў гэтай кнізе, паказаў гэта асабліва яскрава... Марсельская народная батальёны ідуць на дапамогу рэволюцыі на Пaryжу. Карапеўскія прыспешнікі кідаюць супроты адзінкам марсельцаў не толькі войскі, але і бандытаў у сутанах. Пад выглядам звычайнага паствуха спяшае за чужаземнымі войскамі — душыцелямі рэвалюцыі — монсін'ёр Кастэланэ. Ён прывядзе ва Францыю ўзброеных бандытаў, каб заліць крывёй полымя рэволюцыі. Марсельцы гатовы паверыць, што «паствуҳ» гэты — бяссильны стары, які нікому не зробіць зла. Тады адзін з гвардзейцаў зрыве з яго плащ з грубай воўны. І ўсе ўбачылі «дасканалы касцюм з фіялетавага аксаміту, абышты найтанчэйшымі карункамі. На грудзях у яго вісеў асяляпляльна зязючы залаты крыж».

Гэты эпізод харектарызуе, байды што, усю кнігу. Яна зрыве са служак царквы маскіровачную воўпратку. Папы і ксяндзы, мулы і рабіны, манахі і кардыналы ўстаюць перад чытаком ва ўсёй сваёй агіднасці і подласці. Варты, напрыклад, прычытаць нарыс вядомага нямецкага пісьменніка Эгона Эрвіна Кіша «Я купаюся ў цудаворнай вадзе», як адразу адчуеш глыбіню маральнага падзення духавенства, якое выкарыстоўвае байкі аб «свяшчэнных крыніцах» для свайго ўласнага ўзбагачэння і пашырэння рэлігійнага фанатызму ў асяроддзі беднякоў, пазбаўленых сродкаў для лячэння ў дактароў. Мана — вось зброя царквы.

Нельга без абурэння супроты «духоўных асоб» чытаць апавяданні такіх розных і па светапогляду і па таленту мастакоў слова, як, напрыклад, вядомы чэшскі сатырык Яраслаў Гашэк і сучасны латвійскі пісьменнік Андрэй Упіт. Яны паказваюць, з дапамогаю якіх брудных сродкаў царква асвяшчае рабунак калоній імперыялістамі. «Айцы-місіянеры» верай і праўдаю служаць капиталістам Амерыкі, Англіі, Францыі, Галандыі і іншым драпежнікам. Замест ідала гэтая святыя айцы ўнушаюць народам калоній веру ў «белага бoga» і яго намесніка на зямлі — на глядчыка з карабінам. Аднак дарэмны спробы задушыць вызваленчы рух мільёнаў. Узнімаюцца



на абарону сваіх правоў працоўныя ўсіх кантынентаў, разам з імперыялістамі ўцікаюць ад гневу народнага і «айцы-місіянеры».

Злачынна гісторыя духавенства. Змрок, які панаваў над Расіяй да 1917 года, — гэта змрок, які старава і паслядоўна падтрымліваўся папамі ўсіх масцей. Лягіўны звон званоў і чад кадзільніц, завывани юліуш і шэпты знахараў, «цудатворныя» абрэзы і вялікодныя «ўрачыстасці», — што толькі ні было мабілізавана царквой для таго, каб адцягнуць рускага рабочага і селяніна ад імкнення перамяніць жыццё, скінуць аковы навольніцтва, вырвацца з драпежных лап прыгонніка-памешчыка і крывасмока-буржуя. Сімвалічнае значэнне набывае апавяданне вядомага рускага пісьменніка В. Г. Карапеўскага «На зацьменні». Цемень, якай насоўваецца на зямлю ў часе поўнага сонечнага зацьмення, атоесамляеца з цеменню забабонаў і страху, пасяенных у народзе царкоўнікамі. Але вось праходзіць гэтае зацьменне, і сонца — яркае, добрае, ветлівае азарае зямлю святлом.

«Сонца іграе ўсё мацней», — піша В. Г. Карапеўскі, — туман ўсё больш і больш танчэе, і ўжо становіцца цяжка глядзець на ўзбагачэнным вонкам на серп сонца, які ўсё павялічваецца. Цырыкаюць змоўкі, было птушкі, лугавая зеляніна на зарэчным баку праступае ўсё ярчэй, хмаркі расквечваюцца... У настроі натоўпу недавер'е, варожасць і страхі памчаліся кудысьці далёка разам з пялёнкаю поўнага ценю, якая адляцела ў бязмежную прастору».

Тут і літаральнае прасвятыленне пасля поўнага зацьмення сонца і вобразнае ўвасабленне ідэі перамогі розуму над забабонамі, святла над цемрай.

Рускай літаратуры ўласціва гэта — сцвярджаць такую перамогу. Верай у яе прасякнута творчасць В. Г. Карапеўскага і А. П. Чэхава, А. М. Горкага і А. С. Серафімовіча, Д. Беднага і В. В. Маякоўскага. Творы рускіх класікаў, змешчаныя ў кнізе «Ад змроку да святла», — бліскучае пацверджанне гэтаму. Успомнім, што яшчэ



Шматуха іна Дапамога

Байка

Матруне ўжо было гадкоў пад трыццаць пяць.
 І замуж-бы пара, — не маладая,
 А жаніха ніяк не прыгадае.
 Ды дзе-ж яго, скажыце, узяць,
 Калі на маладзенъку з іх кожны паглядае!
 Напрыклад, вось Лявон, — чым не жаніх, здаецца, —
 Падыйдзе і міргне і засміеца,
 Ну, а далей ні тпру, ні но...
 Ніяк Лявона прыручиць ёй не ўдаецца.
 Як толькі, бедная, ні б'еца,
 А поспеху няма ўсёадно.
 «Дык не сівець-жа мне без пары,
 Калі мае слабыя чары!..» —
 Не рэдка ўголас плакала яна.
 І вось шаптуха добрая адна
 Прапанавала небарацы дапамогу.
 [Не дарма ўсё-ж гавораць людзі:
 Дзе попыт ёсць, там прапанова будзе.]
 «Я, — кажа, — і вазьму з цябе не многа,
 А хлопца зачарую так,
 Што будзе ён твайм, як шпак».
 Пайшла ў іх карусель! — за новую спадніцу
 Шаптуха пашаптала на вадзіцу
 І так падладзіла аднойчы, што Лявон
 Павінен быў вадзіцы той напіцца.

Але, — ну хоць-бы што, — смяеца й толькі ён.
 «Чакай! — сіпіць шаптуха, — адкруціца
 Не зможа хлопец. Як тут ні скачы,
 Павінен будзе ажаніца.
 Я сродак пэўны ведаю. Маўчы!»
 Усё лецейка Матруна ёй цягала
 І гроши, і адзенне, і сала, —
 Што толькі да спадобы той было.
 Шаптуха-ж сродкі ўсе на хлопцу спрабавала.
 Нарэшце, — што-б вы думалі! — дапамагло! —
 Пад восень хлопец ажаніўся,
 Ды не з Матрунай, вось бяды,
 Бо з іншай ён дзяўчынай палюбіўся.

Вядома, шэпты ўсе — лухта.
 А ёсць, на жаль, яшчэ цяцеры,
 Што ў шарлатанаў маюць веру.



А. Н. Радзішчэў пісаў пра тое, як забабоны падразаюць крылле чалавечаму разуму, каб ён «не зварнуў палёт свой да велічы і свабоды». А В. Г. Белінскі прама гаварыў: «У словах «бог» і «рэлігія» бачу цемень, змрок, ланцугі і бізун». Н. А. Дабралюбаў у юнацкіх вершах пісаў, што «рэлігія прафесія» ворагаў вучыць і, галоўнае, «маўчаць, калі нас цар прыгнятае і мучыць...»

Нельга забываць, што прости народ у сваёй творчасці заўсёды бязлітасна выкryвае «айдоў цемры» і высмеівае тупасць, прағнасць і хітрыкі. Чытач знайдзе ў кнізе казкі, поўныя мудрасці і гумару, створаныя рускімі, літоўцамі, украінцамі, кабардзінцамі, яўрэямі — і ўсюды папы, мулы, рабіны прыкаваны да ганебнага слупа, як ворагі і ашуканцы простага чалавека, працаўніка і бедняка. У вясёлым і баявым смеху гэтых казак жыве невычэрпная бадзёрасць і аптымізм народа, чужога для свету ашуканцаў і злодзеяў, для свету, у імя якога не шкадуюць слоў і спраў розных свяшчэннікі. Варожасць рэлігіі — хрысціянскай, іудзейскай, магаметанскай, буддзійскай, хоць яны і розняцца некаторымі абрадамі і рытуаламі, — заўсёды бачыў і разумеў

працоўны народ. У яго творчасці гэта знайшло асабліва пераканаўчае ўласцівенне.

У нашай краіне веруючым прафесіяўленемагчыасць выконваць абрады. Аднак вучэнне рэволюцыйнага рабочага класа — марксізм-ленінізм раскрыла ўсю сутнасць рэлігіі, і грамадства не можа заставацца абыякавым да таго, што паасобныя людзі трапляюць пад уплыв царкоўнікаў.

Перажыткі мінулага, у тым ліку і рэлігійнасць, тармозяць культурны рост шматмільённых мас. Рэлігія прывівае няправільныя адносіны да працы, перашкаджае жыццерадаснай моладзі быць актыўнымі будаўнікамі новага, калечыць сяменныя адносіны, прытуляе пільнасць нашых людзей, прывучае іх быць пакорлівымі і верыць, што ўсё на зямлі ад бога. Грамадства, паставіўшы на службу сабе перадавую матэрыялістычную науку, вядзе атэістичную пропаганду.

Кніга «Ад змроку да святла» — каштоўны дапаможнік у гэтых адносінах. Яна дасканала дапаўняе тое, што тлумачыцца грамадзянам на лекцыях і ў гутарках. Трэба спадзявацца, што нашы чытачкі зацікавяцца гэтай кнігай. Яе карыс-

на прачытаць дома ўголас, запрашыць паслухаць і тых, хто яшчэ ходзіць у царкву або ў касцёл. Праўдзівія апавяданні, вершы і казкі ў даходлівой форме, з дапамогай яркіх мастацкіх образаў раскрываюць ролю царквы і яе служак на розных гістарычных этапах.

Добра будзе, калі і ўдзельнікі самадзейных гурткоў развучаць напамяць некаторыя рэчы з гэтай кнігі і будуть чытаць іх на канцэртах. Слова пісьменніка — магутны сродак прафаганды. Няхай-жа яно служыць высокароднай справе асветы тых, хто і ў нашыя дні паддаецца ўплыву рэлігіі, не заўважаючы, як гэта прыходзіць у супярэчнасць з усім ладам нашага жыцця і з дасягненнемі перадавой науки. А сабранае ў кнізе «Ад змроку да святла» якраз і змяшчае такое ваяўнічае і натхняючае слова.

Пажадана, каб і наша Дзяржаўнае выдавецтва БССР склада і выдала падобны зборнік. У скарбніцы народнай творчасці і ў літаратурнай спадчыне беларускай літаратуры ёсць многа вартага слушыць справе атэістичнай прафаганды.

Б. ІВАНЕНКА

Карысныя парады

САЛЁНЫЯ ПАМІДОРЫ

Для засолкі можна браць памідоры як даспелыя, так і зялёныя, але абавязкова аднолькавай спеласці.

Перад засолкай падрыхтаваць кадку, старанна вымыць яе і выпарыць. Памідоры перабраць, адкінуць папсаваныя, абмыць вадой і радкамі пакласці ў кадку. Зялёныя памідоры рэкамендуецца перакласці кропам, эстрагонам, чаборам, а таксама вішнёвым і чорнапарэчкавымі лісцямі.

Пры ўкладцы трэба час ад часу ўстрасаць кадку, каб памідоры ляглі шчыльней. Памідоры трэба ўкладваць у кадку даверху, а затым заліць расолам. Для прыгатавання расолу растварыць 700—800 г солі ў адным вядры (12 л) астуджай гатаванай вады. Кадку накрыць драўляным кружком, на які пакласці лёгкі груз. Хаваць памідоры трэба ў халаднаватым месцы (памідоры бываюць гатовы праз 40—50 дзён).

КАПУСТА КВАШАННАЯ

Капусту квасіць у трывалых драўляных кадках. Невялікую колькасць (5—10 кг) можна квасіць у шкляных слоіках або гліняных гаршчках.

Адабраць здаровыя, без зялёнага лісця, качаны капусты, парубіць іх або нашынкаваць, змяшаць рубленую капусту з соллю (прыкладна 250 г солі на 10 кг капусты).

Дно чыста вымытай кадкі насыпаць тонкім пластам аржаной муکі, пакрыць цэльнімі капуснымі лісцямі і шчытна набіць кадку рубленай капустай, прыкрыўши зверху капуснымі лісцямі. Для смаку і арамату можна дадаць у капусту цэлія і нарэзаныя кружочкамі моркву і антонаўскія яблыкі, а таксама брусніцы і журавіны. Зверху на капусту пакласці драўляны кружок, а на яго — груз (абмыты камень). Праз некалькі дзён капуста пачне закісаць і на паверхні яе з'явіцца пена.

Колькасць пены спачатку будзе павялічвацца, але паступова яна сыйдзе на нішто. Калі пена знікне зусім, — капуста заквашана. У часе закісання

капусту трэба некалькі раз праткнучы чыстым бярозавым колам, каб даць выхад газам, якія там утварыліся. У выпадку з'яўлення на паверхні расолу плесені трэба яе аспярожна зняць, а драўляны кружек, тканіну і груз, якія закрываюць капусту, прамыць варам.

ВАРЭННЕ З БРУСНІЦ

Перабраныя брусніцы пакласці ў міску, заліць кіпячай вадой, перамяшаць, адразу ж адкінуць на рэшата і даць сцячы вадзе. Затым брусніцы пакласці ў таз для варэння, засыпаць цукрам, дадаць $\frac{1}{2}$ шклянкі вады (або заліць мёдам), пакласці кавалачак карыцы, 3 штукі гваздзікі або крыху лімоннай цэдры і варыць да гатоўнасці.

Гарачае варэнне з таза пераліць у міску і, калі астыгне, перакласці ў шкляны слоік, закрыць пергаментнай паперай і завязаць. Хаваць у сухім халаднаватым месцы.

Гэтае варэнне падаюць да смажанай птушкі і дзічыны, а таксама да смажанай ялавічыны, цяляціны і бараніны.

На 1 кг брусніц — 500 г цукру або мёду.

МАЧОНЯЯ ЯБЛЫКІ

Яблыкі, найлепш антонаўскія, перабраць і абмыць вадой. Дно кадкі, падрыхтаванай для замочвання яблык, засцяліць пластам лісця чорных парэчак або вішні. На лісце пакласці некалькі радкоў яблык (галінкамі ўверх). На яблыкі зноў пакласці пласт лісця, на яго зноў некалькі радкоў яблык. Такім чынам запоўніць усю кадку, прыкрыўши верхні пласт яблык лісцем.


Заліваць яблыкі трэба спецыяльна прыгатаваным суслам або салодкай вадой. Для прыгатавання сусла заліць аржаную муку варам, пасаліць, добра размяшаць, даць адстаіцца і працадзіць (на 10 л вады належыць узяць 200 г аржаной муки і 2 ст. лыжкі солі).

Для прыгатавання салодкай вады на кожныя 10 л вады узяць 400 г цукру або 600 г

мёду, дадаць 3 ст. лыжкі солі, пракіпяціць і астудзіць.

Кадку з укладзенымі яблыкамі паставіць у халоднае месца, заліць суслам або салодкай вадой. Яблыкі накрыць драўляным кружком, на які пакласці груз (абмыты камень).

У першыя 3—4 дні яблыкі будуть убіраць шмат вільгаці, таму кадку неабходна даліваць суслам або халоднай вадой. Узровень вадкасці ў часе замочвання і хавання павінен быць на 3—4 см вышэй драўлянага кружка. Проз 30—40 дзён яблыкі будуть гатовы.



КРАСВОРД

Па гарызанталі: 1. Замена ручной працы машынай. 6. Хімічны элемент, бясколерны газ. 7. Прыстасаванне для ўключэння машины ў электралангут. 8. Рэгістрацыя. 9. Калдобіна на дарозе. 10. Аркуш паперы. 12. Пясняр у нароадаў Каўказа. 13. Ступень сваяцкасці. 14. Документ. 16. Дрэва. 17. Сельская гаспадарчая жывёла. 18. Дзялление на кругу компаса. 20. Рама аўтамабіля. 22. Шчытны слой. 24. Жанчына—трэнэр коней. 25. Архітэктурнае збудаванне. 27. Дзяячае імя. 28. Птушка. 29. Постаць. 30. Аповесць Н. В. Гоголя. 31. Пакрывала ў мусульман—сімвал жаночага бяспраўя. 33. Спартыўны тэрмін. 34. Здынак. 35. Тонкае валакно, якое адыходзіць ад галаўнога або спиннога мозгу. 37. Паляўнічы-прафесіянал. 38. Кулінарны выраб. 39. Пасудзіна, скрынка. 40. Планета. 41. Апавядальны вершаваны род літаратуры. 42. Навейшое дасягненне радыётэкнікі.

Па вертыкалі: 1. Прыналежнасць жаночай вонраткі. 2. Тэрытарыяльнае падраздзяленне. 3. Краіна ў поўднёва-ўсходній Азіі. 4. Знявага. 5. Алені мох. 8. Палепашанне. 11. Работніца сувязі. 15. Бязрэйкавы трамвай. 17. Гульня ў адказы. 19. Дэталь рухавіка ўнутранага згарання. 21. Матэрыял для пакрыцця вуліц. 22. Грызун. 23. Расліннасць. 26. Музычны інструмент. 31. Мора ў СССР. 32. Прыстасаванне для перадачы радыёхваль. 34. Садавіна. 36. Месца ўпадання ракі.

На першай старонцы вонкладкі: **кантралёр тэрмічнага цэха Мінскага трантарнага завода Вольга Іосіфаўна Ярошэвіч з дачкой Ларысай. Дачцэ нядаўна споўнілася сем год. Першага верасня яна пайшла ў першы клас 11 сярэдній школы.**

Фото М. Мінковіча.

На чацвертай старонцы вонкладкі: **фотаэцюд А. Дзітлава.**

Да гэтага нумара прыкладаецца выкрайка.

Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная калегія: К. А. АБУШЭНКА, М. Н. БАРСТОК, Г. Л. ДАЗОРЦАВА, А. Н. ЗАХАРЛАВА, М. Ф. НІКІФАРАВА, Ф. А. НОВІКАВА, А. І. ФЕДАСЮК, В. І. ФІЛІПАВА.

АТ № 04921.

Журнал «Работница и крестьянка» на белорусском языке.

Издание ЦК КП Белоруссии.


Падпісана да друку 3/IX 54 г.

Адрес рэдакцыі: Мінск, Праспект імя Сталіна. Дом друку.

Пакой 23. Тэлефон 2-33-03.

Друкарня імя Сталіна, Мінск, Цана 1 руб. 50 кап. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4. Тыраж 60.000 экз. Зак. № 572.

11271-



Першая сустрэча

Слова А. АСТРЭЙКІ

Прыгадала сення вечар —
Першую сустрэчу,
Белая бяро зы,
Месяц над ракой.
Нёманскія хвали
Бераг цалавалі,
На вадзе сцяжынка
Бегла паласой.
Мы з табой сядзелі,
На раку глядзелі.
Першы раз крануўся
Ты рукі маёй,

Музыка П. АХРАМЕНКІ.

І назваў ласкава
Мяне песняй-славай
Ты, мой незвычайны
І хароши мой.
Праляцелі годы,
Прашумелі воды, —
Нашай дружбе яснай
Краю не знайсці.
Сцежкай палявою
Нам па-над ракою
Добра ў гэты вечар
Удваіх ісці.

